АЛЕТАРЫІ ЎСІХ КРАЁЎ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ЦЕБСКІ
РАЛЕТАРЫ

КОШТ НУМАРУ Ў ГОРАДЗЕ І РАЁНАХ 5 кап.

РЭДАКЦЫЯ:
Палац працы,
3-ці паверх,
пак. 39, 40, 41, 43.
Тэлеф. агульны . 2-85,
„ рэдактара 1-73,
„ сакрат.
і х-ры . . 72

Падпісная цана ў месяц:
Для рабочых, служачых і калгасьнікаў . . — р. 80 к.
Для ўстаноў . . . . . 1 „ — „
З дадаткам „Чырвоная Беларусь“:
Для рабочых, служачых і калгасьнікаў. . . 1 „ — „
Для ўстаноў . . . 1 „ 20 „

Плата за абвесткі:
За радком пэтыту . . . . 30 кап.
Для іншагародніх . . . . 40 „
Пры шматразовым друкаваньні скідка ад 30 да 50 проц.

ГОД ВЫДАНЬНЯ 14-ты

ДЗЕННАЯ ГАЗЭТА ГАРКОМУ КП(б)Б, ГАРСАВЕТУ і ГАРПРАФСАВЕТУ. № 20₃ | Нядзеля, 13 верасьня 1931 г | № 203

Выканаем пастанову ЦК і СНК аб жывёлагадоўлі

МЕСЯЧНІК ПОЎНАСЬЦЮ ЎКАМПЛЕКТАВАЦЬ СТАТАК

БУДАЎНІЦТВА СЬВІНАРНІКАЎ І СКОТНЫХ ДВАРОЎ СКОНЧЫЦЬ ДА 15-га ЛІСТАПАДА

есячніку жывёлагадоўлі

ова гарсавету ад
верасьня 1931 г.

ыць сельска-гаспадарчалу ў 5-дзённы тэрмін ваць плян месячніка ця сацыялістычнай жыглі, давёўшы яго ў тэрмін да сельсаветаў, ў і саўгасаў, а райкал—у гэты ж тэрмін—ага калгасу.

аючы, што да гэтага з боку сельсаветаў, гэку кіраўнікоў саўгасаў ў мела месца недаацэнвіцьця жывёлагадоўлі, м абавязвае пад асаадказнасьць старшынь аў, дырэктароў саўгаапгасаў і старшынь калыканаць, як мінімум, ыя ў пляне мерапрыемаліне разьвіцьця сацыяй жывёлагадоўлі і палачатак сталай упартай ў гэтай галіне з тым, анчэньні месячніка дакананьня і перавыкалянаў па жывёлагадоў

ваць старшынь сельсаве навіць сталую праверку ьня вызначаных месячвёлагадоўлі мерапрыемля чаго на ўвесь час ньня месячніку прымаа кожнага саўгасу і па аднаму члену сельі сельсавету, заслухоўжную дэкаду на пасяпрэзыдыуму сельсавету прымацаваных тавары раўнікоў саўгасаў і калходзе месячніку.

асьпяховага выкананьня ных мерапрыемстваў, вык месячнікам, мабілізась агранамічны, заатэхвэтэрынарны пэрсанал рымацаваўшы іх да асобсаветаў, калгасаў і саў

ах устанаўленьня канходам выкананьня месттваў месячніку, катэабавязаць сельсаветы знасьць старшынь па даваць інфармацыйныя сельсавету аб ходзе ьня вызначаных мераваў.

РАБОЧЫЯ ЗАВОДУ „КАМІНТЭРН“!

ВАШ ПРАЛЕТАРСКІ АБАВЯЗАК ВЫРАТАВАЦЬ ЖЫВЁЛУ Ў КААПГАСЕ БІЛЕВА. ДАТЭРМІНОВА ЗРАБІЦЕ НАСОС ДЛЯ ПАДАЧЫ ВАДЫ

Адкрыты ліст рабочых і работніц каапгасу „Білева“ да рабочых заводу «Камінтэрн»

Дарагія таварышы!

Наша гаспадарка сканцэнтравала зараз усю ўвагу на выкананьне плянаў уборачнай і асеньняй пасеўнай кампаніі. Маючыся ў каапгасе 900 га зямлі ў бальшавіцкую вясну былі поўнасьцю запаханы. Частка ўраджаю сваечасова зьнята і сваечасова абмалочана.

Наш каапгас мае сьвінагадоўчы ухіл. У нас маецца 800 сьвіньней з маладняком, над якімі навісла пагроза падзяжу з-за адсутнасьці вады. Мы поім наш скот з брудных балот, з-за чаго здараюцца частыя захворваньні. Праз некалькі дзён і гэтай бруднай вады таксама ня будзе.

Таварышы «камінтэрнаўцы»! Ратаваньне нашай жывёлы залежыць цалкам ад вас.

Заказаны вам насос для падачы вады вы павінны выканаць раней тэрміну. Мы спадзяемся, што вы дапаможаце нам выратаваць скот, выканаўшы заказ да 20-га верасьня.

Спадзяемся, што партыйныя, прафэсыйныя і гаспадарчыя арганізацыі вашага заводу пойдуць насустрач.

Ваш адказ просім перадаць дэлегацыі, якую мы запрашаем у каапгас «Білева».

180 подпісаў.

Плян разьвіцьця сацыялістычнай жывёлагадоўлі павінен быць выкананы

Прыдаючы выключнае значэньне разьвіцьцю сацыялістычнай жывёлагадоўлі, гарсавет распрацаваў канкрэтны плян ажыцьцяўленьня гэтай задачы ва ўмовах прыгарадных гаспадарак.

Па 5-ці каапгасах к канцу месячніка жывёлагадоўлі павінна быць укамплектавана стада буйнай рагатай жывёлы ня менш як 1669 галоў. Зараз маецца толькі 1064 гал. Цялят да году і старэй маецца толькі 467 галоў. Да канца месячніка гэтае стада павінна быць даведзена да 552 гал. Вытворнікаў к канцу месячніка павінна быць ня менш як 33 штукі, зараз маецца ўсяго 18. На выкананьне гэтых плянаў па жывёлагадоўлі павінны быць мабілізаваны ўсе партыйна-савецкія арганізацыі і ўся працоўная грамадзкасьць.

Каапгас «Білева» зьяўляецца сьвінаводчай гаспадаркай, зараз маецца 163 сьвінаматкі, 245 парасят і 6 хракоў. Пастаўлена на адкорм 434 штукі. К канцу месячніка стада сьвінаматак павінна быць даведзена да 300 штук, парасят 645, 12 хракоў. На адкорм павінна быць пастаўлена ня менш як 2000 галоў. Для палепшаньня ўмоў разьвіцьця сацыялістычнай жывёлагадоўлі к канцу месячніка павінна быць пабудавана 7 скотнікаў. На 10-е верасьня ўсяго пабудавана толькі 2. Кожны каапгас павінен зрабіць ацяпленьне і асьвятленьне кароўнікаў і сьвінарнікаў. Плян месячніка павінен быць цалкам ажыцьцяўлён.

С.

Наш адказ клясаваму ворагу

Саюз будаўнікоў накіраваў брыгаду на пабудову сьвінарнік у саўгас «Сасноўка», дзе было зьнішчана з-за падпалу клясавым ворагам шмат будынкаў. Брыгадзір плотнік т. Гусаноў растлумачыў таварышам усю важнасьць дапамогі саўгасу адбудаваць сьвінарнік і 42 чал. выехалі ў саўгас «Сасноўка», дзе практычна дапамаглі рабочым саўгасу абсталяваць сьвінарнік.

Рабочыя кажуць, што ніякія нахабныя вылазкі кулакоў ня спыняць хуткіх тэмпаў нашай будоўлі. У адказ на іх вылазкі мы з яшчэ большай энэргіяй будзем змагацца за выкананьне плянаў трэцьцяга рашаючага.

Гурвіч.

Камсамольцы Ялагінскага сельсавету першыя выступілі ў бой за сацыялістычную жывёлагадоўлю

Браць прыклад з перадавікоў

Разьвіцьцё сацыялістычнай жывёлагадоўлі зьяўляецца найважнейшай праблемай на дадзеным этапе і на пасьпяховае вырашэньне гэтай праблемы павінна быць накіравана ўвага ўсіх партыйных, савецкіх і праф арганізацый. Між тым факты, якія маюцца ў Ялагінскім сельсавеце, гавораць аб адваротным.

У некаторых калгасах скот стаіць у брудных хлявох, будаўніцтва скотнікаў ідзе надзвычайна марудна. У каапгасе «Новы шлях» больш 100 галоў жывёлы стаіць пад адкрытым небам ужо больш 2-х месяцаў і выключна таму, што [illegible] ў скотніку не адрамантавана.

Камсамольская арганізацыя Ялагінскага сельсавету выступіла ў паход за рэалізацыю пастаноў партыі аб разьвіцьці сацыялістычнай жывёлагадоўлі. 1-га верасьня адбыўся зьлёт камсамольскіх ячэек сельсавету, які ўзяў на сябе абавязак зараз-жа прапрацаваць на агульных сходах калгасьнікаў адозву СНК і ЦК аб разьвіцьці сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Правесьці агульна-камсамольскі суботнік па ачыстцы скотнікаў і мойкі кармушак.

Ініцыятыва камсамольцаў Ялагінскага сельсавету павінна быць зараз-жа падхоплена астатнімі ячэйкамі. Неабходна, каб уся наша камсамольская арганізацыя выступіла ў паход за рэалізацыю і бальшавіцкае праводжаньне ў жыцьцё пастаноў партыі.

Брайнін.

УБОРКА ГАРОДНІНЫ НА ТАРМАЗОХ

У паход камсамолу за гародніну павінны ўключыцца праф саюзы і навучальныя установы

Гарком КСМ абвясьціў двухдэкадны штурм уборкі і нарыхтоўкі гародніны

Камсамольскія ячэйкі і прадпрыемствы, уключайцеся ў штурм

Гарком КСМ прыняў рашэньне абвясьціць 2-дэкаднік штурму ўборкі і нарыхтоўкі гародніны, з 10-га верасьня па 1-га кастрычніка.

Згодна гэтага рашэньня, неабходна разгарнуць масавую працу па збору тары для гародніны (скрынкі, кашолкі, бочкі, кулі і мяшкі). З 10 га верасьня па 20-га «лёгкай кавалерыі» трэба праверыць яе поўнае і правільнае скарыстаньне. Для поўнага забясьпечаньня тарай зрабіць пачынку і выраб новай цьвёрдай тары.

У дэкадны тэрмін праверыць гатоўнасьць плодахавальнікаў мясцовага хаваньня і таварнага, для чаго прыцягнуць усе нарыхтоўчыя арганізацыі і групу «лёгкай кавалерыі», зьвярнуўшы асаблівую ўвагу на пабудову новых плодахавальнікаў (склады, паграбы, ямы і буrты).

Абавязаць камсамольцаў, працуючых на засолачных і квасачных пунктах, адказваць за пярвічную перапрацоўку гародніны, асабліва вядучы барацьбу з антысанітарыяй, недапушчаючы засолкі і закваскі няпрыгоднай гародніны.

Дабіцца поўнага і сваечасовага выкананьня плянавага заданьня індывідуальнікам, кантрактантам і цьвёрда абкладзеным гароднінай.

Абавязаць камсамольцаў, працуючых у ЗРК, прадмагах, складах і базах забясьпечыць давядзеньне дабраякаснай гародніны і розных пладоў для спажыўца.

Абавязаць камітэт чыгункі забясьпечыць сваечасовую падачу вагонаў пад гародніну і хутчэйшую пагрузку і выгрузку на месцы прызначэньня. Узяць пад асабісты кантроль саблюдзеньне служачымі чыгункі правіл перавозкі гародніны і пладоў (перавозка ў вэнцыляцыйных вагонах-ледніках, правідловая нагрузка). Арганізаваць камсамольскі пост для сваечасовай і хутчэйшай перапраўкі гародніны.

ДКА неабходна арганізаваць піянэрскія, школьныя раніцнікі па збору грыбоў па лініі сыстэмы саюзу.

Убраць гародніну

Скурзавод, фабрыка «Сьцяг Індустрыялізацыі», Лекерта ня выконваюць сваіх абавязкаў

Уборка гародніны ў самым разгары. Добры ўраджай гэтага году дасьць магчымасьць забясьпечыць гароднінай шырокія рабочыя масы. Але гародніна пакуль дойдзе да спажыўца, сустракае шмат перашкод.

Першая перашкода—**несвоечасовая ўборка** з-за адсутнасьці патрэбнай колькасьці рабочае сілы. Ліќвідаваць гэты прарыў абавязаліся прадпрыемствы і ўстановы гораду, але абяцаньні засталіся толькі на паперы. Забесьпячэньне прыгарадных гаспадарак у плянавым парадку рабочай **сілай** прадпрыемствамі выканана толькі на 40—45 проц. Некаторыя прадпрыемствы апартуністычна адносяцца да гэтай гаспадарча палітычнай кампаніі. **Скурзавод**, які павінен быў накіраваць на працу 400 чалавек, накіраваў толькі—53 чал. **«Сьцяг індустрыялізацыі»** павінен быў даць 600 чал., даў 110 чал. Фабрыка **Лекерта** 500 чал.—дала толькі 90 чал.

Ня гледзячы на неаднаразовыя сыгналы газэты «Віцебскі Пралетары», да гэтага часу належнымі арганізацыямі ня прыняты адпаведныя меры супроць тых, хто зрывае ўборку гародніны.

Маюцца і такія арганізацыі і прадпрыемствы, якія сапраўды па-бальшавіцку ўдзельнічаюць ва ўборачнай кампаніі.

Пажарная каманда ня толькі выканала кантрольныя лічбы, але ўзьняла высокую якасьць працы і перавыкананьне кантрольных лічбаў. **Кааперацыйны камбінат** у ліку 350 студэнтаў мабілізаваў сябе на месяц на ўборачную кампанію, пачынае падцягвацца **камтрэст**.

Другая перашкода—гэта дрэннае скарыстоўваньне брыгад гаспадарнікамі. Ня было прадастаўлена патрэбнай працы ў гаспадарцы **«Молатава»** брыгадам саюзу працасьветы і цагельнага заводу. У адміністрацыі гаспадарак наглядаецца расьцерапасьць, непаваротлівасьць у час прыходу рабочых брыгад, у выніку чаго траціцца шмат каштоўнага часу.

Гарком партыі, гарпрафсавет павінны прыцягнуць да адказнасьці тых прадстаўнікоў прадпрыемстваў, якія зрываюць уборку гародніны, адначасова трэба разгарнуць масавую працу сярод рабочых гораду аб дапамове ва ўборцы гародніны.

Абрамаў.

Да адказнасьці зрыўшчыкаў рабочага забесьпячэньня

У той час, як рабочаму спажыўцу не хапае гародніны, у некаторых крамах яе зусім няма,—у пакгаўзе № 3 ляжаць 12 тон гуркоў і 16 тон памідораў на працягу 2-х дзён і гніюць, арбузы, дыні ляжаць па 4 дні. Прысланыя гуркі ў адрас ЦРК выгружаюцца жалезнымі лапатамі. Работнікі ЦРК гэта матывіруюць адсутнасьцю тары, у той-жа час камісіяй было знойдзена на складзе 500 свабодных кулей малых з-пад гуркоў і 150 вялікіх.

На базах ЦРК сартыроўка плода гародніны амаль што не вытвараецца, а працаўнікі па сарціроўцы поўнасьцю не загружаны. Зусім безадказна і бясплянава вытвараецца разьмеркаваньне гародніны ў гандлёвых магазінах. Маецца шмат выпадкаў безадказнасьці з боку саміх загадчыкаў магазынаў і ларкоў, прыклад напрысланая плодагародніна па фактуры № 4014 у магазын № 10 ня была загадчыкам прынята, яе зьвярнулі назад на базу, як нягодную. Пры праверцы камісіяй высьветлілася, што гародніна на 75 проц. годна. Зусім недапушчальна, калі асобныя загадчыкі магазыну адносяць нядобраякасную гародніну да 1-га сорту і праўленьне ЦРК ня прымае ніякіх мер да зьнішчэньня гэтых зьявішчаў. Усё гэта зьяўляецца вынікам таго, што ЦРК ня выканаў рашэньні ЦК УсеКП(б) па пытаньні перабудовы кааперацыі. Гэта дырэктыва не даведзена да работнікаў прылаўку.

Выкананьне дырэктыў аб перабудове кааперацыі, лепшым абслугоўваньні пайнікаў павінна пайсьці па двух галінах—шырокай растлумачальнай працы і мабілізацыі рабочай грамадзкасьці з аднаго боку і з другога—рашучага прыцягненьня да адказнасьці тых, хто груба парушае дырэктывы партыі і ўраду па гэтым пытаньні.

Жыцэльзейф.

Высунулі сустрэчны

Янопальцы павялічваюць пляны засеву азіміны

У каапгасе „Янопаль“ засталося ўбраць 12 га караньплодаў і 10 га бульбы. Па пляну каапгас павінен заклясьці 600 тон сіласу. На 10 верасьня заклядзена 300 тон. Пад сіласы скарыстоўваюцца лісьцё з дрэў і бульбоўнік.

Па азімаму севу раней было заданьне запахаць 30 га. У парыяд першых работ гэтае заданьне гарсавет павялічыў да 65 га, але рабочыя каапгасу высунулі свой сустрэчны плян —замест 65 га пастанавілі засеяць 82 га.

А—ш.

Хто наступны?

Студэнты і выкладчыкі кааперацыйнага тэхнікуму выступілі ў паход за гародніну

У кааперацыйным тэхнікуме 4-га верасьня адбыўся агульны сход студэнтаў і выкладчыкаў, які пастанавіў дапамагчы прыгарадным каапгасам ва ўборачнай і восеннай кампаніі, увязваючы работу ў каапгасах з палітэхнічнай сельска-гаспадарчай практыкай, якая прадугледжана на вучальным плянам вучэбнага камбінату.

Для лепшай арганізацыі работ студэнты і вучні разьбіты на брыгады, якія прымацаваны да асобных гаспадарак. Усе студэнты аб'явілі сябе ўдарнікамі і абавязаліся ўсю работу праводзіць у парадку сацспаборніцтва і ўдарніцтва.

Студэнты і выкладчыкі кааперацыйнага вучэбнага камбінату выклікаюць усіх студэнтаў гораду Віцебску пасьледваць іх прыкладу і агульнымі сіламі пралетарскай грамадзкасьці дапамагчы каапгасам ліквідаваць прарывы і выканаць плян ва ўборцы ўраджаю і восеннай сяўбы.

Н.

ВОДНАГА КІЛЕ ЗБОЖЖА ПРЫВАТНІКУ

АГАНЯЮЧЫ ЗАРАЗ-ЖА З КУЛАКА ЦЬВЁРДЫЯ ЗАДАНЬНІ, ДАЮЧЫ РАШУЧЫ ЎДАР ПА АРТУНІСТЫЧНАМУ БЛАГАДУШШУ,—ГНАЦЬ У ГОРУ КРЫВУЮ ЗБОЖЖАНАРЫХТОВАК

іцца за нарастаньне тэмпаў збожжа-нарыхтовак

шыся посьпехаў у вы і жнівеньскага пляну нарыхтовак, сельсаветы хтоўчыя арганізацыі ня як сьлед, замацаваць осьпехі.

ая дэкада верасьня дае зьніжэньне тэмпаў. сьнёўскі плян збожжанаак за гэтыя 10 дзён і толькі на 20,5 про

Зьніжэньне тэмпаў у дзесяцідзёнку ўдарнага збожжанарыхтовак трэначыць тым, што пасьніўня супакоілі некатоарыхтоўшчыкаў і пад м настрояў самацёку яны «пачыць на лаўрах».

ня гэтым можна тлумаое, што плян збожжанаак на 10 верасьня калыканалі толькі на 12,8 гаў. Хіба не патураньнем з боку сельсаветаў ецца той факт, што з ў спагнана толькі 12,3 таў усяго заданьня. Кубатуе здачу збожжа, а еты бязьдзейнічаюць. Неа націснуць на кулака, іць яго здаць заданьне. ынай зьніжэньня тэмпаў анарыхтовак зьяўляецца што сельсаветы і начыя арганізацыі не пра, масава-растлумачальнай па хлебанарыхтоўках.

асы яшчэ ня сталі ініцы і арганізатарамі хлебаоўчай кампаніі. Адбіваецца на нарыхтоўках і тое, што гарснаб, саюзхлеб і райспажыўсаюз ня выпрацавалі плянаў здачы збожжа і арганізацыі чырвоных абозаў па сельсаветах на верасень месяц.

Надзвычайна дрэнна абстаіць справа з вучотам нарыхтовак. Саюзхлеб несваечасова дасылае зьвесткі райспажыўсаюзу. Вучоту здачы хлеба сельсаветамі ніхто не вядзе, так што нельга даведацца, якія сельсаветы выконваюць свае заданьні, і якія адстаюць.

Партыйныя, савецкія арганізацыі на мясцох павінны мабілізаваць усе сілы і сродкі на барацьбу за пасьпяховае выкананьне плянаў нарыхтовак. На падставе растлумачальнай працы сярод калгасьнікаў, бедноты і серадняцтва разгарнуць паміж імі сацспаборніцтва і ўдарніцтва на хутчэйшае выкананьне пляну нарыхтовак.

Трэба раз і назаўсёды адкінуць кампанейшчыну. Неабходна штодзённа весьці растлумачальную працу аб значэньні сваечасовага выкананьня пляну збожжанарыхтовак.

Ш. С.

З фронту нарыхтовак

Калгас «Другой бальшавіцкай вясны», Ялагінскага сельсавету, здаў збожжа 20 цэнтнераў, што складае 43,3 проц. пляну. Гэты калгас убраў усе яравыя пасевы, выцерабіў увесь лён і разаслаў. Раздалі ўсім калгасьнікам працоўныя кніжкі і праз кожныя 5 дзён запісваюцца выпрацаваныя працадні. Калгас павінен к тэрміну выканаць заданьне.

О.

Калгас «Шлях сацыялізму» Рудакоўскага сельсавету, здаў 1 тону бульбы, 11,5 цэнтнера аўсу. Калгасам было пасеяна 12 га жыта, перавыканаўшы плян пасеву на 2 га, але, ня гледзячы на гэта, калгасьнікі парашылі яшчэ засеяць 2 га жыта. Сваё заданьне па здачы хлеба калгасьнікі абяцаюць выканаць.

С.

Калгас „Чырвоны трактар“, Бараўлянскага сельсавету, здаў 277 кгр. жыта, 582 кгр. ячменя, 529 кгр. аўсу. Плян сена нарыхтовак перавыканан—замест 4 тон здано 4,1 тоны.

Я.

Бязьдзейнічаюць

Калгас «Бальшавік», Рудніцкага сельсавету, яшчэ зусім не прыступіў да збожжанарыхтовак. Заданьне па сену таксама ня выканана—замест 7,5 тон здадзена толькі 6 тон.

Калгассаюз павінен бліжэй паглядзець як працуе калгас „Бальшавік“.

Х—і.

Калгас імя Карла Маркса бярэ тэмпы

Калгас імя Карла Маркса, Сялюцкага сельсавету, арганізаваны вясной 1931 году, плян веснавога севу па некаторых культурах перавыканаў. Таксама правёў ударнымі тэмпамі і ўборачную кампанію. Да 10 верасьня калгас здаў дзяржаве 7,3 цэнтнеры жыта, 4 тоны сена замест прадугледжаных плянам 3,75 тоны. Зараз калгас рыхтуе абоз з ільнонасеньнем.

Ф.

Калгас імя тав. Гамарніка ўключыўся ў хлебанарыхтоўчую кампанію

Калгас імя тав. Гамарніка, Ялагінскага сельсавету, уключыўся ў кампанію па праводзеньні хлебанарыхтовак. Калгас узяў на сябе абавязак цалкам выканаць заданьне і здаць дзяржаве: сена—5 тон, саломы—4 тоны, збожжа—2 тоны, бульбы—7 тон, бручкі—2 тоны.

Заданьне па збожжу па Раманаўскай сотні выканана. Калгасьнікі аб'явілі сябе ўдарнікамі па праводзеньні растлумачальнай працы аб нарыхтоўках сярод аднаасобнікаў і выклікаюць пасьледваць іх прыкладу ўсе астатнія калгасы.

Акаловіч.

Абмалаціць збожжа

Калгас «Чырвоны ўсход», Міхалёўскага сельсавету, арганізаваўся ў маі месяцы 1931 году; у час вясновай сяўбы калгас перавыканаў плян па ільну і іншых культурах. Уборачная кампанія прайшла ва ўдарным парадку. Убрана ўсё збожжа з поля, калгас здаў збожжа 1,3 тон і 4,5 тон сена. Праўленьне калгасу павінна зараз-жа мабілізаваць масы калгасьнікаў на абмалот збожжа і сваечасова выканаць плян нарыхтовак.

Іваноў.

Шумнянскі сельсавет апартуністычна адносіцца да нарыхтоўкі малака

Забесьпячэньне пралетарскіх цэнтраў прадуктамі харчаваньня зьяўляецца адказнай задачай.

Нягледзячы на гэта, Шумнянскі сельсавет і сельпо апартуністычна адносяцца да нарыхтовак малака. Сельсавет ня ведае як ідзе здача цьвёрдых заданьняў па малаку, нават у сельсавеце і сельпо няма сьпіску цьвёрдых заданьняў па малаку. На запытаньне, ці маецца **сьпісак** цьвёрдых заданьняў па малаку, старшыня сельсавету адказаў: «у мінулым годзе ўсіх кулакоў раскулачылі і выслалі і ў гэтым годзе няма каго абкладаць». Сельпо зусім не кіравала нарыхтоўкамі. У сельпо няма ніякіх зьвестак, дагавароў па кантрактацыі. Справа нарыхтовак малака па Шумнянскаму сельсавету пастаўлена на самацёк, і як вынік гэтага плян нарыхтовак выканан толькі на 20 проц.

Гарсавет, райспажыўсаюз павінны прыцягнуць да адказнасьці вінаватых.

Практыканты.

АЖЫЦЬЦЯЎЛЕНЬНЕ САЦДАГАВОРУ БССР З ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЬЦЮ—

СПРАВА ГОНАРУ КОЖНАГА ПРАЛЕТАРЫЯ ВІЦЕБСКУ

Аб дагаворы ведае толькі заўком

На „Чырвоным мэталісьце“

На заводзе «Чырвоны мэталіст» аб існуючым дагаворы з Заходняй вобласьцю ведаюць толькі заўком і рэдакцыя шматтыражкі «Мэтпромавец», ніводзін рабочы аб дагаворы ня ведае.

Падрыхтоўка да 4-га кварталу на заводзе не вядзецца. 10 верасьня на паседжаньні бюро парткалектыву адміністрацыя прадставіла зусім нерэальную намётку пляна і зараз ён перапрацоўваецца.

Дагавор павінен быць хутка распрацаваны. Прамфінплян на 4-ы квартал павінен быць даведзен да рабочых.

Брыгада: Абезгаўз. Розін. Матусаў.

На ф-цы „Прафінтэрн“

На фабрыцы «Прафінтэрн» рэалізацыя дагавору **паміж** ЦСПСБ і Заходняй вобласьцю прапрацавана толькі на паседжаньні фабкому. Пляну ажыцьцяўленьня яго ва ўмовах прадпрыемства няма.

Брыгада: Іванова, Кяплер, Балкін

На шчаціннай ф-цы

На шчаціннай фабрыцы ўвесь фабком знаходзіцца ў адпачынку. Застаўшыйся адзін член фабкому нічога аб сацдагаворы з Заходняй вобласьцю ня ведае, рабочыя таксама аб сацдагаворы ня ведаюць.

Г. Х.

На шчотачнай ф-цы

На шчотачнай фабрыцы сацдагавор з Заходняй вобласьцю яшчэ не прапрацоўваўся. Насьценгазэта слаба асьвятляе гэта пытаньне. Аб прымацаванай брыгадзе з ГПС ніхто ня ведае. Фабком пытаньне сацдагавору паставіць толькі на абгаварэньне 14 верасьня. Гэты сход павінен быў быць 4-га але сарван з прычыны таго, што з 9 членаў фабкому прыйшло толькі 3. Падрыхтоўкі да 4-га кварталу ніякай не вядзецца.

Г. Х.

На панчошнай ф-цы

На панчошнай фабрыцы імя Клары Цэткін да рэалізацыі заключонай умовы паміж Заходняй вобласьцю і ЦСПСБ яшчэ ня прыступлена. Толькі на 12 верасьня прызначана распрацоўка ўмовы на паседжаньні фабкому.

Эпштэйн.

„Дырэктыў не атрымалі, а таму нічога ня робім“

Групкомы грамадзкага харчаваньня, ня гледзячы на зьмешчаную ў друку пастанову гарпрафсавету, да гэтага часу нічога не зрабілі па рэалізацыі дагавору з Заходняй вобласьцю.

Прадстаўнік ЦП, які прыехаў праводзіць шэраг канкрэтных мерапрыемстваў па перабудове прафсаюзнай работы, запамятаваў захапіць з сабой праэкты дагавораў, пры чым ён пацяшае сабе, што і ў Воршы таксама яшчэ ніякіх дырэктыў няма. Ня лепш і па саюзу мэдсанпрацы, дзе таксама нічога ня зроблена.

Аб разьмеркаваньні даходаў і ўраджаю ў калгасах у 1931 г.

Пастанова Наркамзему і Калгасцэнтру БССР

Правільнае разьмеркаваньне даходаў і ўраджаю ў калгасах па колькасьці і якасьці працы мае рашаючае значэньне ў справе замацаваньня ўжо дасягнутых посьпехаў у калгасным будаўніцтве і далейшым пашырэньні і ўмацаваньні калгаснага руху. Толькі своечасовае і правільнае разьмеркаваньне даходаў у калгасах замацоўвае зьдзельшчыну, узьнімае прадукцыйнасьць працы, павялічвае таварнасьць калгаснай гаспадаркі і паляпшае матар'яльнае і культурнае становішча калгасьнікаў.

Між тым, пастанова Наркамзему і Калгасцэнтру СССР аб прыкладным разьмеркаваньні даходаў у калгасах у 1931 годзе, у якой паказаны прынцыпы і парадак разьмеркаваньня, яшчэ не ва ўсіх калгасах абгаворана і не даведзена да кожнага калгасьніка і калгасьніцы. Калгассаюзы і калгасы фактычна яшчэ не прыступілі да падліку і папярэдняга разьмеркаваньня ўраджаю ў калгасах. Таму ў развіцьцё і дапаўненьне пастановы Наркамзему і Калгасцэнтру СССР ад 12-га ліпеня 1931 г. аб прыкладным разьмеркаваньні даходаў у калгасах—Наркамзем і Калгасцэнтр БССР абавязваюць земаддзелы, праўленьні калгассаюзаў, МТС і праўленьні калгасаў у аснову работы па разьмеркаваньні даходаў у 1931 годзе пакласьці наступнае:

1. Тэрміны і парадак разьмеркаваньня даходаў у калгасах

1. На аснове дакладных падлікаў сабранага ўжо ўраджаю, атрыманых даходаў і папярэдніх падлікаў рэшты ўраджаю, а таксама і іншых даходаў, якія калгас мяркуе атрымаць да 1-га студзеня 1932 г., ва ўсіх калгасах павінны быць складзены папярэднія пляны разьмеркаваньня даходаў і абавязкова абгавораны ў брыгадах, на шырокіх нарадах калгасьнікаў і калгасьніц, калгасным актыве, праверены рэвізыйнымі камісіямі і зацьверджаны агульнымі сходамі калгасьнікаў.

2. Пры абгаварэньні плянаў разьмеркаваньня ў кожным калгасе неабходна падагуліць вынікі зьдзельшчыны, як выконваюцца нормы выпрацоўкі, ці наладжан і як праводзіцца ўлік праробленай працы кожным калгасьнікам і ацэнка працы ў працаднёх, ці зьнішчана абязьлічка як у працы, так і ў карыстаньні інвэнтаром з тым, каб усе выяўленыя недахопы былі канчаткова ліквідаваны, не дапускаючы ні ў якім разе памылак мінулага году, як:

а) разьмеркаваньне даходаў па едаках, а не па колькасьці і якасьці працы;

б) няправільная выдача грашовых і натуральных авансаў калгасьнікам, з прычыны заблытанасьці ўліку даходаў і адсутнасьці правільнага ўліку працы калгасьнікаў;

в) невыстарчальны ўдзел саміх калгасных мас у абгаварэньні і прапрацоўцы плянаў разьмеркаваньня;

г) зацяжка самога разьмеркаваньня і інш.

3. Уся работа па складаньні і зацьвярджэньні плянаў разьмеркаваньня павінна праводзіцца з такім разьлікам, каб ва ўсіх калгасах, згодна вызначанага разьмеру даходаў, якія павінны быць разьмеркаваны сярод калгасьнікаў, была выдана адпаведна выпрацаванай імі колькасьці працадзён да 15 га кастрычніка палова ўсіх даходаў, аднак, ня больш $2/3$, а рэшта даходаў пры канчатковым разьліку не пазьней 15 га студзеня 1932 году.

4. Разьмеркаваньне даходаў ва ўсіх калгасах павінна быць поўнасьцю скончана не пазьней 15-га студзеня 1932 году. Да гэтага часу ва ўсіх калгасах павінны быць:

а) канчаткова ўдасканалены разьмеры валавога даходу калгасаў і дакладна падлічаны ўсе працадні, выпрацаваныя калгасьнікамі ў 1931 годзе і запісаныя ў іх працоўныя кніжкі, а таксама ўсе авансы, выданыя ў лік выпрацаваных працадзён;

б) праведзены канчатковыя разьлікі з калгасьнікамі па долі даходаў, якая ім прылічваецца як натуральнай, так і грашовай часткай за ўвесь 1931 год. Пры канчатковым разьліку з калгасьнікамі ў канцы году ўлічваць раней выданыя як натуральныя, так і грашовыя авансы;

в) поўнасьцю пакрыты ўсе абавязковыя абавязацельствы калгасаў ва ўстаноўленыя тэрміны па с.-г. падатку, страхоўцы, крэдытах і г.д.;

г) створаны калгасныя фонды: непадзельны для разьмеркаваньня па аграмаджанай маёмасьці, культурна-бытавы, прэміяльны і фонд для агра-вытворчага абслугоўваньня калгасаў.

5. Не пазьней 31-га студзеня 1932 году праўленьні калгассаюзаў павінны даслаць Калгасцэнтру канчатковыя справаздачы аб разьмеркаваньні даходаў калгасамі.

2. Арганізацыя ўліку

1. Правільна разьмеркаваць даходы немагчыма без дакладнага ўліку ўсіх даходаў і расходаў калгасаў, а таксама затрачанай кожным калгасьнікам і ўсіх выданых авансаў як грашыма, так і натурай. Таму не пазьней 20 га верасьня г. г. праўленьні калгасаў абавязаны закончыць падлік і запіс у адпаведныя кнігі ўсяго сабранага ўраджаю і атрыманых даходаў. Ураджай ад няўбраных да часу складаньня пляну разьмеркаваньня культур, вылічваецца арыентовачна, як і іншыя даходы гаспадаркі, і разьмер валавога даходу канчаткова ўдасканальваецца ў канцы справаздачнага году пры канчатковым разьліку. Натуральная частка даходаў калгасаў улічваецца як вагою, так і ў грашовых адзінках па мясцовых дзяржаўных загатоўчых цэнах.

2. Да 20 га верасьня праўленьні калгасаў абавязаны падлічыць усе выдаткі калгаснай гаспадаркі:

а) сумы с.-г. падатку і страхоўкі, налічаныя і якія павінны быць выплачаны кожным калгасам у 1931 годзе;

б) плацяжы па крэдытах, якія патрэбна пагасіць у 1931 годзе;

в) вытворчыя, адміністрацыйна-гаспадарчыя і агульныя выдаткі калгаснай гаспадаркі, як: кошт набытых за ўласныя грошы калгасу сродкаў вытворчасьці для вядзеньня гаспадаркі калгасу ў бягучым 1931 годзе—дробны інвэнтар, насеньне, угнаеньне, гаручыя, змазачныя і інш. матэрыялы, плата за работу МТС, аплата наёмных спэцыялістаў, купля акцый Трактарацэнтру, аплата машынных абавязацельстваў, купля дзяржаўных пазык, узносы ў фонд доўгатэрміновага крэдытаваньня калгасаў, купля форм уліку, паштовыя і канцылярскія выдаткі калгасу.

3. Не пазьней 20 га верасьня ў кожным калгасе павінны быць падлічаны ўсе працадні, выпрацаваныя кожным калгасьнікам на працягу гэтага году, у тым ліку па азімым пасеве зябліве, пры пасадцы шматгадовых насаджэньняў і будаўніцтве да гэтага часу павінны быць падлічаны таксама ўсе выданыя авансы, як грашыма, так і натурай. Усе гэтыя падлікі і кніжныя запісы павінны быць праверены рэвізыйнымі камісіямі калгасаў і перанесены ў членскія кніжкі калгасьнікаў з тым, каб кожная калгасная сям'я і кожны калгасьнік ведалі аб колькасьці выпрацаваных імі працадзён і разьмеры атрыманага імі авансу.

4. У далейшым усе запісы ў працоўныя кніжкі калгасьнікаў павінны праводзіцца не радзей аднаго разу ў пяцідзёнку. У канцы кожнага месяца рэвізыйныя камісіі калгасаў павінны праверыць правільнасьць запісаў працадзён у працоўныя кніжкі і сачыць за тым, каб гэтыя запісы і авансы пераносіліся ў членскія кніжкі калгасьнікаў.

5. На падставе вытворчых і рабочых плянаў у кожным калгасе павінен быць праведзен папярэдні падлік працадзён, якія будуць выпрацаваны калгасьнікамі ад часу складаньня пляну разьмеркаваньня даходаў да канца году (да 1-га студзеня 1932 г.). Гэты падлік павінен удасканальвацца ў залежнасьці ад выкананьня вытворчага пляну і ўліку фактычна выпрацаваных кожным калгасьнікам працадзён.

3. Разьмеркаваньне валавога даходу і арганізацыя фондаў

1. З валавога даходу ў калгасе разьмеркаваньню паміж калгасьнікаў падлягае:

а) харчовае збожжа і іншыя прадукты, за выключэньнем тэй часткі, якая належыць здачы (продажу) па кантрактацыі і за выключэньнем насеннага, страхавога і спэцыяльных харчовых фондаў, якія ўтвараюцца паводле пастановы калгасьнікаў;

б) кармы, за выключэньнем тых, якія належаць здачы (продажу) дзяржаве, фуражных фондаў, якія пакідаюцца для таварных фэрм і аграмаджанай жывёлы калгасаў, і запаснога фуражнага фонду для намечанага пашырэньня жывёлагадоўлі;

в) грашовыя сродкі, за выключэньнем тых, якія належыць заплаціць за даўгі, с. г. падатак і страхоўку, а таксама тых, якія пакідаюцца для забесьпячэньня пляну капітальнага будаўніцтва на куплю інвэнтару і матар'ялаў і для іншых выдаткаў, для вядзеньня гаспадаркі і адлічэньняў у спэцыяльныя і грамадзкія фонды.

2. Парадак адлічэньняў у непадзельныя і іншыя грамадзкія фонды ўстанаўляецца наступны: з агульнага даходу калгасаў робяцца адлічэньні насеннага і страхавога фондаў, фуражнага і запаснога фуражнага фондаў, сум, якія павінны пайсьці на выплату с.-г. падатку, страхоўкі і плацяжоў па крэдытах 1931 г. Пасьля паказаных адлічэньняў з сумы даходаў калгасаў, якая засталася, ствараецца непадзельны фонд, фонд для разьмеркаваньня паміж калгасьнікамі па кошце аграмаджанай маёмасьці культурна-бытавы фонд, прэміяльны фонд і фонд для агра-вытворчага абслугоўваньня калгасаў.

3. Адлічэньні ў непадзельны фонд утвараюцца ў разьмеры 10 проц. у калгасах, якія арганізаваны пасьля 1 кастрычніка 1930 году і 15 проц. у калгасах, арганізаваных да 1-га кастрычніка 1930 году. Непадзельны фонд прызначаецца для куплі машын, рабочай і прадукцыйнай жывёлы і на капітальнае будаўніцтва. Непадзельны фонд выдзяляецца ў грошах, пасьля разьмеркаваньня даходаў уносіцца ў банк на бягучы рахунак калгасу і выдаткуецца калгасам па простым прызначэньні.

4. Фонд для разьмеркаваньня паміж калгасьнікамі па кошце аграмаджанай маёмасьці ствараецца ва ўсіх раёнах і калгасах БССР у разьмеры 3 проц. Пры разьмеркаваньні гэтага фонду паміж калгасьнікамі па кошце аграмаджанай маёмасьці налічэньне на кошт прадукцыйнай, грамаджанай калгасьнікамі жывёлы праводзіцца ў падвойным разьмеры.

5. Фонд для прэміяваньня лепшых ударнікаў-калгасьнікаў ствараецца ў разьмеры 1 проц. і фонд для дапамогі курсантам і вучням таксама ў разьмеры 1 проц.

6. Культурна бытавы фонд ствараецца ў разьмеры 2 проц. і выдаткоўваецца на культурна-бытавое абслугоўваньне калгасьнікаў па плянах, складзеных культурна бытавымі камісіямі калгасаў і зацьверджаных праўленьнем калгасаў.

7. Фонд для агра-вытворчага абслугоўваньня калгасу ствараецца ў разьмеры 1 проц. і ўносіцца ў касу калгассаюзу, які выдаткоўвае яго на агравытворчае абслугоўваньне калгасу.

8 Гэты парадак разьмеркаваньня валавога даходу ўстанаўляецца як для арцеляй, так і для камун.

4. Разьмеркаваньне харчовай часткі даходаў

Харчовая частка валавога даходу разьмяркоўваецца наступным чынам:

1) Калгас здае (прадае) загатоўчым арганізацыям усю прадукцыю, закантрактаваную па дагаворах, што належыць здачы паводле плянаў, якія ўстаноўлены для кожнага калгасу ў паасобку.

2. Ствараецца насенны фонд у такім разьмеры, які забясьпечвае пашырэньне пасеўнай плошчы па пляне, прынятым у калгасе на 1932 г., а пры адсутнасьці пляну ня менш, чым у разьмеры, які забясьпечвае пашырэньне пасеўнай плошчы ў параўнаньні з 1931 годам на 10—15 проц.

3) Ствараецца страхавы фонд у разьмеры 15 проц. насеннага. Апрача таго, адлічаецца адпаведная колькасьць насеньня для пагашэньня насенных пазычак мінулых гадоў, а таксама аднаўляецца страхавы фонд мінулага году, які скарыстоўваецца ў веснавую сяўбу.

4) Ствараецца таксама спэцыяльны харчовы фонд:

а) для забесьпячэньня настаўнікаў, аграномаў, заатэхнікаў, вэтдактароў, якія непасрэдна абслугоўваюць даны калгас і зьяўляюцца членамі калгасу або знаходзяцца на рабоце ў калгасе ў якасьці наёмных спэцыялістаў, а таксама вылучэнцаў-калгасьнікаў, працуючых на выбарчых пасадах старшынь сельсаветаў і саюзы ўтаварыстваў, сем'і якіх, ня гледзячы на сваю добрасумленную работу, ня выпрацавалі колькасьці працадзён, неабходнай для забесьпячэньня іх прадуктамі харчаваньня.

б) для забесьпячэньня сем'яў калгасьнікаў, якія маюць малую колькасьць працаздольных і, ня гледзячы на сваю добрасумленную работу, ня выпрацавалі колькасьці працадзён, неабходнай для забесьпячэньня сям'і прадуктамі харчаваньня;

в) для забесьпячэньня адыходнікаў і ім сем'яў, якія ня выпрацавалі неабходнай для іх колькасьці харчоў, з прычыны малой колькасьці ў сям'і працаздольных, з такім разьлікам, каб адыходнікі і іх сем'і атрымалі харчоў столькі, колькі атрымлівае калгасьнік, які добрасумленна працуе ў калгасе. Калі працаздольныя члены сям'і адыходнікаў адмаўляюцца зусім ад работы ў калгасе, або сыстэматычна прымаюць невыстарчальны ўдзел у рабоце, дык сям'я адыходнікаў гэтай ільготай не карыстаецца і нічога апрача таго, што ёю выпрацавана па працаднёх, не атрымлівае;

г) выдача прадуктаў харчаваньня ўсім пералічаным у п. 4 № «а», «б» і «в» праводзіцца па мясцовых дзяржаўных цэнах, аднак, у выпадку вялікай патрэбы асобных сем'яў калгасьнікаў, якія добрасумленна працавалі ў калгасе і маюць вялікую колькасьць непрацаздольных, харчовыя прадукты са спэцыяльнага харчовага фонду, па пастанове агульнага сходу калгасьнікаў, могуць быць выданы ў парадку выключэньня бясплатна. Гэтыя выдаткі сьпісваюцца з даходаў калгасу, як безваротныя выдаткі гаспадаркі.

5. Уся маса харчовых прадуктаў, за вылікам зданай (праданай) па загатоўках, адкладзенай у насенны, страхавы і спэцыяльныя харчовыя фонды, разьмяркоўваюцца паміж калгасьнікамі па колькасьці і якасьці працы, згодна выпрацаваных працадзён, якія запісаны ў працоўных кніжках калгасьнікаў.

6. Калі калгасьнік, працуючы добрасумленна на працягу году, выпрацаваў шмат працадзён, і харчовыя прадукты, якія належаць да атрыманьня такім калгасьнікам у лік выпрацаваных працадзён, перавышаюць уласную патрэбу гэтых калгасьнікаў і іх сем'яў у харчох, дык лішак гэтай прадукцыі павінен быць здан калгасьнікамі ў арганізаваным парадку праз калгас адпаведным дзяржаўным або кааперацыйным арганізацыям, а калгасьнікі за праданыя належачыя ім лішкі атрымліваюць грошы, прамтавары.

7. На падставе папярэдняга пляну разьмеркаваньня даходаў у калгасах, па меры выкананьня пляну ўборкі і здачы па загатоўках, калгасьнікам выдаюцца авансы харчовымі прадуктамі ў лік выпрацаваных ім працадзён. Выдача авансаў павінна праводзіцца ў наступным парадку:

а) з агульнай колькасьці сабранай ужо харчовай прадукцыі ў часе правядзеньня папярэдняга разьмеркаваньня ўраджаю, праўленьне калгасу вызначае частку для авансаваньня калгасьнікаў, разьмеры якога ні ў якім разе не павінны перавышаць $2/3$ таго, што па папярэднім падліку павінна быць разьмеркавана паміж калгасьнікамі;

б) вызначыўшы пэўную колькасьць харчовай прадукцыі для авансаваньня калгасьнікаў, праўленьне калгасу, на падставе дасканалага падліку выпрацаваных усімі калгасьнікамі да часу раздачы авансаў працадзён, устанаўляе колькасьць харчовай прадукцыі, якая прыпадае ў якасьці авансу на 1 працадзень;

в) вызначаныя для разьмеркаваньня ў якасьці авансаў паміж калгасьнікамі харчы разьмяркоўваюцца па колькасьці выпрацаваных кожным калгасьнікам працадзён;

г) праўленьні калгасаў могуць не выдаваць авансаў тым калгасьнікам, якія дрэнна працуюць і ня выконваюць заданьня праўленьняў, а адкладваюць разьлікі з гэтымі калгасьнікамі да сканчэньня ўсіх работ.

8. Пасьля выдачы авансаў у кожным калгасе павінны вывешвацца сьпісы калгасьнікаў з паказаньнем колькі кожны калгасьнік або калгасная сям'я выпрацавалі працадзён, і які разьмер авансу ў адпаведнасьці з гэтым яны атрымалі.

5. Разьмеркаваньне кармовай прадук

1. Кармовая прадукцыя калгасаў разьмяркоўваецца так:

а) выконваецца плян здачы (продажу) дзяржаве кармоў па плянах загатовак, устаноўленых для кожнага калгасу ў паасобку;

б) ствараецца фуражны фонд грубых і канцэнтраваных кармоў для поўнага забесьпячэньня патрэбнасьці таварных калгасных фэрм, рабочай і аграмаджанай прадукцыйнай жывёлы калгасаў, асабліва на гадоўлю маладняка і запасны фуражны фонд для намечанага пашырэньня жывёлагадоўлі як у таварных калгасных фэрмах, так і іншай аграмаджанай жывёлы. З фонду, прызначанага для аграмаджанай жывёлы, павінна быць вылучана недатыкальная частка для рабочай жывёлы на час падрыхтоўкі і правядзеньня веснавой сяўбы, якая захоўваецца асобна і выдаткоўваецца толькі з пачаткам веснавых палявых работ.

Кармы, вызначаныя для таварных калгасных фэрм, браніюцца за таварнымі фэрмамі і могуць выдаткоўвацца толькі на патрэбы фэрмы;

в) ствараецца спэцыяльны кармовы фонд для забесьпячэньня кармамі жывёлы калгасьнікаў-адыходнікаў сем'і якіх, з прычыны невыстарчальнай колькасьці працаздольных, ня выпрацавалі колькасьці працадзён, неабходнай для атрыманьня кармоў у разьмеры, які забясьпечвае іх жывёлу. Разьмер гэтага фонду павінен быць такім, каб адыходнікі атрымалі кармоў столькі для жывёлы, колькі

атрымае калгасьнік, які д
працуе ў калгасе. Калі
члены сям'і адыходніка
зусім ад работы ў калг
стэматычна прымаюц
чальны ўдзел у рабоц
насьці выстарчальнай
працаздольных, дык ся
ка гэтай ільготай не к
атрымлівае кармы для
кі ў тэй колькасьці, я
на выпрацаваныя член
ходніка працадні. Карм
фонду для жывёлы адь
пускаюцца за наяўны
ўстаноўленых дзяржаў

г) усе кармы, якія
пасьля выкананьня пля
стварэньня фуражнага,
спэцыяльнага кармов
разьмяркоўваюцца памі
камі, якія маюць прадук
вёлу па колькасьці в
калгасьнікамі працадзё
наяўнасьці ў калгасьнік
най жывёлы;

д) калгасьнікі, якія ня
дукцыйнай жывёлы, а
належачую ім долю дах
фуражу грашыма;

е) калгасьнік, які зав
цыйную жывёлу пасьля
ваньня ўраджаю, можа а
абходную колькасьць ка
ту па дзяржаўных цэна
выпрацаванай ім кольк
дзён, з запаснага фура
па асобнай пастанове
калгасу.

6. Разьмеркаваньне грашовай часткі дахо

1. Грашовы даход калгасаў складаецца з:

а) здачы (продажу) дзяржаве харчовай, кармовай і іншай прадукцыі, у тым ліку ад рэалізаванай прадукцыі таварных фэрм;

б) кошту выданай прадукцыі са спэцыяльнага харчовага фонду і кармовага фонду;

в) даходаў ад прамысловых і падсобных прадпрыемстваў;

г) даходаў ад паасобных заработкаў;

д) іншых грашовых даходаў калгасаў.

2. Крэдыты і грашовыя авансы па кантрактацыі ў грашовы даход, які падлягае разьмеркаваньню, ня ўключаецца.

3. Грашовыя даходы калгасу павінны разьмяркоўвацца на
чынам:

а) выплачваецца с.-г. па
хоўка і іншыя абавязко
жы;

б) пагашаюцца пазык
тах, якія неабходна апла
годзе;

в) утрымліваюцца спэ
грамадзкія фонды, якія
згодна §§ 2, 3, 4, 5 і 6
г) пагашаюцца вытвор
страцыйна-гаспадарчыя
выдаткі калгасу;

д) уся рэшта сумы п
вядзеньня гэтых адлічэн
мяркоўваецца паміж ка
адпаведна колькасьці пра
працаваных кожным кал
запісаных у яго працоўну

7. Арганізацыйныя мерапрыемствы

1. Уся работа па падрыхтоўцы і разьмеркаваньні даходаў павінна праводзіцца пры актыўным удзеле ўсіх калгасьнікаў і калгасьніц. Папярэднія і канчатковыя пляны разьмеркаваньня павінны быць шырока абгавораны і зацьверджаны агульным сходам.

НКЗ і Калгасцэнтр БССР папярэджваюць усе праўленьні калгасаў, калгассаюзы і зямельныя аддзелы і МТС супроць спроб разьмеркаваньня даходаў і ўраджаю калгасаў пра-
водзіць адміністрацыйны
падмяняючы актыўнасьць
насьць шырокіх калгасн

2. Папярэднія і канчат
кі разьмеркаваньня „ўрадж
даў у калгасах трэба ста
гаварэньне ня толькі агу
даў калгасьнікаў, але і н
сходах беднякоў і серадн
асобнікаў з тым, каб на
иых разьмеркаваньня дах
гасах паказаць аднаасо
перавагі буйнай калект
падаркі перад дробнай а

3. Наркамзем і Калгасц
абавязваюць калгассаюз
ныя аддзелы і МТС для
рэальнай дапамогі праўле
гасаў і кіраўніцтва ў с
рыхтоўкі і разьмеркаваньн
і даходаў прымацаваць
5—10 калгасаў па адным
работніку са складу зяме
дзелу, калгассаюзу і МТС
раённых арганізацый, які
вучылі прынцыпы і тэхнік
каваньня даходаў, усклаў
адказнасьць за правядзен
па падрыхтоўцы і разьм
даходаў у прымацаваных

4. Абавязаць зямельны
калгассаюзы і МТС вы
кожным сельсавеце па ад
ным калгасе, пераважна с
ваных, і правесьці ў гэтых
у першую чаргу работу па
нім разьмеркаваньні ўрадж
каб на іх вопыце арганіза
ту ў іншых калгасах раёну

5. Даручыць калгассаюз
стаць усіх грамадзкіх па
ных інструктароў і дадатк
чыць са складу старых
лепшых калгасьнікаў-ударн
добра зразумелі прынцыпы
правільнага разьмеркаван
даў і ўраджаю, у якасьці г
інструктароў з такім разьл
на кожныя 5 калгасаў пры
ня менш, як па адным інст

6. Наркамзем і Калгасцэ
папярэджваюць зямельныя
калгассаюзы, МТС і праўл
гасаў, што затрыманьне з
каваньнем ураджаю і дах
сутнасьць і дрэнны ўлік у
асабліва колькасьці і якась
цаваных калгасьнікамі пра
таксама невыстарчальнае
дзеньне растлумачальнай р
род шырокіх мас калгась
дуць разглядацца, як сама
злачынства, накіраванае
справы правільнага разьм
ня даходаў і ўраджаю, і ян
га кулаку ў яго рабоце суп
пераможнага калгаснага ру

7. Наркамзем і Калгасцэн
падкрэсьліваючы, што тол
вільнае разьмеркаваньне д
калгасах умоцніць зьдзел
завяршыць вялізарную рабо
робленую ў час веснавой
най кампаніі, яшчэ раз н
ўсім калгасьнікам і калг
што толькі на аснове пр
разьмеркаваньня даходаў і
па працаднёх, на аснове зьд
ны, будзе нанесен рашуча
лаку і яго імкненьням р
калгасы шляхам разьмер
даходаў па ядоцкай ураў
сыстэме. Толькі на аснове
нага разьмеркаваньня дахо
джаю, будзе далей разгортв
пераможны калгасны рух,
праўды дасягнута гаспада
мацненьне калгасаў.

Народны Камісар Зямляро
Рач

Старшыня Калгасцэнтру
Міц

Навучальныя установы ўступілі ў навучальны год не падрыхтаванымі

Выкананьнем пастановы ЦК УсеКП(б) аб пачатковай і сярэдняй школе падвысім якасьць вучобы

Разгарнуць працу па вярбоўцы рабочых-палякаў у вячэрнюю школу

Замест існаваўшай пры польскай сямігодцы вячэрняй рабочай школы зараз адчыняецца польская сэкцыя пры тэкстыльным вучэбным камбінаце. Гэта дае магчымасьць значна палепшыць становішча школы, як у сэнсе абсталяваньня яе, гэтак і ў сэнсе забесьпячэньня пэдагагічнымі кадрамі.

Польская сэкцыя, як і ўся школа, будзе мець наступныя гурткі: лікбез і школу малапісьменных, якая будзе даваць веды за чатырохгодку і вячэрнюю школу ўзвышанага тыпу, даючую веды за сямігодку. Школа будзе працаваць у 2 зьмены—раньніцай і вечарам—18 дзён у месяц або 6 дзён у дэкаду. Польская сэкцыя будзе адна для ўсіх прадпрыемстваў гораду, а польскія школы малапісьменных і лікпункты павінны быць адчынены на ўсіх прадпрыемствах, дзе маюцца рабочыя-палякі.

Культсэктары фабкомаў і мясцкомаў павінны зараз-жа шырока папулярызаваць сярод польскіх працоўных значэньне гэтай рэарганізацыі і пачаць вярбоўку з мэтай укамплектаваньня ўсіх груп польскай сэкцыі.

Л—скі.

Абсталяваць майстэрню 4-й школы

Майстэрня 4-й сямігодкі зусім не прыстасавана для работы. У майстэрні маецца некалькі папсаваных ціскоў і сталярных варштатаў, што, бязумоўна, не забясьпечвае неабходных умоў для палітэхнізацыі школы.

Яшчэ ў мінулым годзе школа заключыла ўмову з панчошнай фабрыкай, да якой школа прымацавана для палітэхнізацыі. Згодна гэтай умовы, фабрыка павінна была абсталяваць школьную майстэрню, але гэта фабрыкай ня выканана.

Інспэктарыят нарасьветы павінен тэрмінова зацікавіцца становішчам майстэрні 4-й школы і паставіць яе ў належныя ўмовы. Панчошная фабрыка павінна выканаць узятыя на сябе абавязкі.

Перэльштэйн і Махавер

Ня зрываць камплектаваньне

Перад пачаткам навучальнага году кожным рабфакам паасобку былі складзены брыгады, якія накіраваны на прадпрыемствы для вярбоўкі рабочай моладзі. На мясцох брыгады пачалі канкурыраваць паміж сабой.

Брыгадзіры пэдрабфаку кажуць: «ідзеце ў пэдрабфак, бо вэтрабфак рыхтуе толькі сьвінаводаў». Брыгадзіры вэтрабфаку ў сваю чаргу агітуюць за вэтрабфак, кажучы: «пэдрабфак рыхтуе толькі пэдагогаў вузкай спэцыяльнасьці». Трэба адмовіцца ад такіх „мэтадаў“ вярбоўкі, бо яны толькі перашкаджаюць справе ўкамплектаваньня рабфакаў.

Ня гледзячы на дырэктыву гаркому партыі і гаркому камсамолу па пытаньні ўкамплектаваньня вячэрніх рабфакаў, фабзаўмясцкомы ў гэтым напрамку нічога ня робяць і бываюць выпадкі нежаданьня адпусьціць рабочага на вучобу.

Парткалектывы, „фабкомы і заўкомы павінны дапамагчы ліквідаваць прарыў ва ўкамплектаваньні вячэрніх рабфакаў, асабліва пэдрабфаку, каб не сарваць навучальнага году.

Кожны фабком і заўком павінны зараз-жа вылучыць лепшых рабочых у вячэрнія рабфакі.

З.

Машканскі сельсавет да новага навучальнага году не падрыхтаваўся

Пытаньнямі ўсеагульнага навучаньня Машканскі сельсавет амаль зусім ня цікавіцца. З прычыны гэтага ў мінулым навучальным годзе быў цэлы шэраг прарываў. Былі выпадкі, калі настаўнікі, прыняўшы ўсе меры ўздзейнічаньня да ненаведваючых школы і лікпункты, зварачваліся за дапамогай у сельсавет, але апошні рашыў, што гэта справа яго не датычыцца і ніякіх мер ня прыняў.

У гэтым годзе таксама намячаецца прарыў, і каб не дапусьціць яго, патрэбны тэрміновыя меры.

Пытаньні ўсеагульнага навучаньня ні на пленуме, ні на прэзыдыуме сельсавету не абгаварваліся. Значная частка насельніцтва аб усеагульным навучаньні амаль нічога ня ведае. Да 7-га верасьня не ва ўсіх школах пачаліся заняткі, бо яшчэ ня скончаны рамонт. Адсутнічае вучот дзяцей, падлягаючых усеагульнаму навучаньню. Ахоп дзяцей 8-гадовага ўзросту розны: ёсьць школы з лікам вучняў у 1-й групе 60 чал., а ў некаторых гэты лік не даходзіць і да 30.

Неабходна зараз-жа прыняць тэрміновыя меры да зьнішчэньня паказаных ненармальнасьцяў. Сельсавет павінен забясьпечыць школам адпаведныя ўмовы працы.

Сельскор.

Арганізаваць 4-ты курс

У 1930—31 навучальным годзе трэці выпускны курс школы ўзвышанага тыпу імя «Парыскай Камуны» скончыла 35 чалавек. У канцы навучальнага году ім абяцалі, што пры школе будзе адчынены 4 ты курс па падрыхтоўцы ў ВНУ ў тым выпадку, калі будзе дастатковая колькасьць жадаючых вучняў. Спадзяючыся на гэта, выпускнікі не паступалі ў іншыя навучальныя ўстановы, думаючы пашырыць свае веды ў абё'ме дзевяцігодкі на 4-м курсе. Зараз невядома, на якіх падставах адпаведныя арганізацы не жадаюць арганізаваць 4-ты курс, у выніку—выпускнікі 3-га курсу застаюцца ў гэтым годзе без вучобы.

Агульны сход выпускнікоў 3-га курсу школы імя «Парыскай камуны» пастанавіў хадайнічаць перад адпаведнымі арганізацыямі аб адчыненьні 4-га курсу. Грамадзкасьць павінна ім у гэтым дапамагчы.

11 подпісаў.

Прымусіць галавацяпаў з чыгункі выконваць пастановы ўраду

Гаспадарнікі Віцебскага вузла МББ чыгункі ня толькі ня прымаюць ніякіх мер, каб забясьпечыць за асьветнікамі культасьветных установ, якія перададзены, згодна пастановы ЦВК і СНК СССР ад 13 га мая 1930 г., Наркамасьветы саюзных рэспублік, суму ільгот, якія яны мелі, як працаўнікі чыгункі, але, наадварот, урэзваюць гэтыя ільготы.

Напрыклад, дзіцё настаўніцы школы ФЗС чыгункі **Астратавай** ня прымаюць у яслі чыгункі, з прычыны чаго **Астратава** ня можа працаваць у школе, і праца школы зрываецца за недахопам пэдкадраў.

Віцебская чыгуначная страхкаса не абслугоўвае асьветнікаў, што не дае магчымасьці своечасова атрымаць мэддапамогу, у асаблівасьці настаўнікам лінейных школ.

На запытаньне брыгады «ЗКП»: «Якія мерапрыемствы прымае страхкаса ў гэтым напрамку?»—працаўнік страхкасы **Конюх** ў адказаў: **„Я ведаю, пачні настаўнікам чыгункі аказваць мэддапамогу, яны патрабуюць і курортаў“.**

Загадчык службы эксплёатацыі **Катовіч** і нам. начальніка 6 га раёну на запытаньні брыгады аб тым, як рэалізуецца на чыгунцы пастанова ЦВК саюзу ССР, заявілі, што ні аб якой пастанове ЦВК СССР яны ня ведаюць і ня будуць з свайго боку прымаць у гэтым напрамку ніякіх мерапрыемстваў.

ТПО ў апошні час адмовілася даваць настаўнікам чыгункі абеды з чыгуначных сталовак. Учпрафсач стаіць з боку.

Усе гэтыя парушэньні правоў асьветнікаў робяцца ў той час, калі маецца пастанова ЦК УсеКП(б) аб пачатковай і сярэдняй школе. У аснову ўсёй далейшай работы школы ЦК прапануе пакласьці паказаньні Леніна, дадзеныя ім яшчэ ў 1922 г.: **„народны настаўнік павінен быць у нас на такой вышыні, на якой ён ніколі не стаяў, не стаіць і ня можа стаяць у буржуазным грамадзтве“.**

Ці ня час гаспадарнікам віцебскага чыгуначнага вузла пачаць выконваць гэтыя пастановы.

Віцебскі пост «ЗКП»:

Залівака, Клімянкоў.

Прыцягнуць да адказнасьці Красьнёнка

Езярышчанская школа не падрыхтавалася да новага навучальнага году, хаця для гатага былі ўсе магчымасьці. Здарылася гэта таму, што загадчык школы **Красьнёнак**, член партыі, улетку занадта заняўся сваёй гаспадаркай, сенажацьцю для сваёй жывёлы і г. д.

У выніку, 1 га верасьня заняткі ў школе не пачаліся і былі адкладзены на 4-га верасьня, але і 4-га верасьня вучням прышлося рабіць уборку памяшканьня, а не займацца, бо школа з вясны ня прыбіралася. У школе адсутнічае гатаваная вада. Прыбіральня не ачышчана і гэта ў той час, як у раёне маецца эпідэмія дызэнтэрыі.

Ніякай палітвыхаваўчай працы з вучнямі не праводзіцца. Не вядзецца барацьбы з адсевам вучняў, а так сама ня прынята ніякіх мер для поўнага ўкамплектаваньня школы. Побач са школай маецца сталоўка, але загадчыкам нічога ня зроблена, каб забясьпечыць вучняў гарачымі сьнеданьнямі. Сельсавет, а таксама і мясцовая партыйная ячэйка нічога ня робяць для таго, каб аздаравіць становішча школы і не рэагуе на маючыяся брыдкасьці.

Раённыя арганізацыі зараз-жа павінны прыняць неабходныя меры для аздараўленьня школы і прыцягнуць да адказнасьці Красьнёнка, які ня прыняў належных мер для своечасовай падрыхтоўкі школы да новага навучальнага году.

Праежджы.

Польшча ў агні клясавых баёў

ВІНЦОМ, НАГАЙКАИ, КАЙДАНАМІ НЯ СПЫНІЦЬ грознага поступу пралетарскай рэвалюцыі

Ч З НАПАДАМ НА СССР. ПРЭЧ ПОЛЬСКІ ФАШЫЗМ І ЯГО АГЕНТУРУ—ППС“

польскай рабочай і калгаснай моладзі Віцебшчыны да працоўнай моладзі Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны)

польскай рабочай і калгаснай моладзі Віцеб зярнуўся з наступнай адозвай да працоў Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй

Дарагія таварышы!

канфэрэнцыя польскай работнічай кал ладзі Віцебшчыны ў сьвязку з 17-м МЮД рачае пралетарскае прывітаньне. Дзякую- чэнай ленінскай нацыянальнай палітыцы, працоўная моладзь БССР пад кіраўніцтвам най партыі і ленінскага камсамолу зрабіла дасягненьні на фронце сацыялістычнага калектывізацыі польскай вёскі, ліквідацыі як клясы, а таксама дабілася значных по фронце культурнай рэвалюцыі.

ская працоўная моладзь нараўне з працоўнай другіх нацыянальнасьцяй прымае актыўны рацьбе за пуск у гэтым годзе 518 фабрык а таксама 1040 МТС. У гэтым годзе толькі Віцебску мы пусьцілі рух 5 фабрык на рабочых, дзе працуе значная колькасьць моладзі. Калектывізацыя Віцебскага раёну на 70 проц., з 26 польскіх сельсаветаў льна калектывізавана 15.

У БССР польская працоўная моладзь мае туп у сярэднія вышэйшыя школьныя ўста-

рыторыі БССР знаходзіцца 277 польскіх рабочыя факультэты, пэдагагічны тэхні- ская сэкцыя пры Беларускім Дзяржаўным е, польская сэкцыя пры пэдагагічным ін- Гомелі, палітычна асьветны тэхнікум, поль пры Беларускай Акадэміі навук, шэраг вя- л, польскі тэатр і г. д.

пачатковых школ і школ для малапісьмен- са школамі для непісьменных будзе атораз і да мая 1932 г. зробім БССР краем агуль- насьці.

У той час, калі Савецкі Саюз ідзе па шляху перамог сусьветнага гістарычнага значэньня, калі зьліквідаваў беспрацоўе, пераможна будуе сацыялізм, фашысцкую Польшчу разьядае гніль глыбокага эканамічнага крызісу. Рабочая кляса, працоўная моладзь у Польшчы, Зах. Беларусі і Заходняй Украіне аддана на беспрацоўе, жабрацтва і голад.

БССР мае шырокі росквіт сацыялістычнай культуры па зьмесьце і нацыянальнай па форме ўсіх нацыянальнасьця; у фашыстаўскай Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне пануе нячуваны ўціск нацыянальнага шкодніцтва. Культурна-асьветныя ўстановы засталіся ліквідаванымі і разгромленымі, карныя экспэдыцыі, гвалты, крывавыя катаваньні, казэматы, беспрацоўе—вось што дала замест працы, хлеба, зямлі і школ «незалежная» Польшча.

Фашысцкая Польшча бачыць выхад з цяперашняга крызісу ўзброенага нападу на СССР, на адзіную бацькаўшчыну сусьветнага пралетарыяту.

Таварышы маладыя рабочыя і працоўныя сяляне. Мы сьвяткуем сёньня XVII міжнародны юнацкі дзень. У гэты дзень вы павінны выйсьці на вуліцу пад сьцягамі кампартыі і КСМ Польшчы, Заходняй Беларусі і заходняй Украіны на барацьбу з фашызмам, на барацьбу з сацыял і нацыянал фашыстымі—гэтымі здраднікамі рабочае клясы. У гэты дзень узмоцнім работу на абарону СССР, на абарону правоў капіталістычных вязьняў.

Толькі пад сьцягам кампартыі пры міжнароднай клясавай салідарнасьці рабочая кляса ў барацьбе за пралетарскую рэвалюцыю пераможа.

Прэч з нападам на СССР. Прэч з польскім фашызмам і яго агентамі ППС.

Працоўная моладзь у дзень XVII МЮД у шэрагу КСМ. Няхай жыве камсамол Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Няхай жыве польская Савецкая сацыялістычная рэспубліка.

У адказ на белы тэрор

Агульны сход рабочых і служачых арцелі «Скрыня» выносіць рашучы пратэст супроць зьверскіх зьдзекаў над палітзьняволенымі, якія томяцца ў турмах Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

У адказ на белы тэрор бярэм на сябе абавязак, ударнымі тэмпамі перавыканаць наш прамфінплян. Усе ўступаем у шэрагі МОПР. Абавязваемся ліквідаваць запазычанасьць па сяброўскім узносам і ўзмацніць інтэрнацыянальна-выхаваўчую работу.

Бярэмся выканаць кантрольныя лічбы МОПР па збору сродкаў на пабудову інтэрнацыянальнага дзіцячага дому для дзяцей палітзьняволеных.

У фонд дапамогі палітзьняволеным

Рабочыя арцелі «Скрыня» адлічваюць паўдзённы заробак у карысьць палітзьняволеных Польшчы і выклікаюць арцелі: «Мэталь» і «Адраджэньне».

* * *

Рабочыя і служачыя рыбнага складу ў колькасьці 5 чалавек уносяць у карысьць зімовай кампаніі дапамогі палітзьняволеным—10 руб. і абяцаюць яшчэ больш рашуча змагацца за выкананьне гандлёвага пляну. Выклікаюць пасьледваць іх прыкладу рабочых і служачых складаў і магазынаў ЦРК, ЗРК, ТПО і ЗВК.

* * *

Рабочыя і служачыя цагельнага заводу спраўдома адпрацоўваюць у фонд дапамогі зімовай кампаніі палову рабочага дню.

* * *

Каган-Пэйрос Р. і М. уносяць у фонд дапамогі палітзьняволеным 3 рублі і выклікаюць пасьледваць іх прыкладу Ф. Гурэвіч, Р. Карэ і Р. Пэскіна.

СТ левых пісьменьнікаў і журналістаў Польшчы

рлін. Як паведамляюць з Варшавы, група пісьменьнікаў і журналістаў Польшчы і За- Украіны апублікавала адозву, у якой пра- супроць тэрору, што ўжываецца польскімі ымі ўладамі да палітычных зьняволеных.

ЫВАВЫ ЗАКОН У ДЗЕЙНАСЬЦІ

АВА, 9 ве- к паведам- л фашысц- гнік», з 10 ў Львове ца вайско- суд над і. 0 б. м.,— аботнік»,— ца працэс зе ўкраінца які абвіна- а ў падпа- атажы; дня адбудзецца ад Рышы- шым', якія ваюцца ў дзяржаве; б. м.—над Сельскім, авачваецца ў здрадзе; б. м.—над Мікуле і 7 амі, якія аб- аюцца ў здрадзе дзяржаве і падпалах; 12 X—працэс над Янкам Дрожэ і іншымі абвінавачанымі таксама ў здрадзе дзяржаве і падпалах; дня 19-X—над Краўцовым і 13 іншымі асобамі, абвінавачанымі ў здрадзе дзяржаве і падпалах».—Такая сэрыя вайскова-палявых судоў намячаецца так сказаць у плянавым парадку фашысцкімі ўладамі на бліжэйшыя дні толькі ў Львове.

Хто знаходзіцца на лаве падсудных?—На лаве падсудных, над якімі завісла сьмяротная пятля фашысцкіх катаў, рэвалюцыйныя рабочыя і сяляне. На лаве падсудных тыя, што змагаюцца з дыктатурай голаду і тэрору. Польская фашысцкая юстыцыя супроць гэтых нявінных ахвяр высоўвае абвінавачаньня ў пераважнай большасьці агульныя «здрады». Пад абвінавачаньне «здрада» можа быць падведзена любое абвінавачаньне рэвалюцыянэра. І за гэта расстрэл бяз сьледзтва,—па законнаму прыгавару ваенна-палявога суду—расстрэл.

Такія законы польскай фашысцкай «рэспублікі» тэрору.

ацнім інтэрнацыянальна-выхаваўчую працу

хаўшы інфармацыю аб эрары ў фашысцкай Поль- ьдзекваньнях над паліт- енымі, вучні ФЗЯ швэй носяць рашучы пратэст зваюцца яшчэ больш цца вакол шэрагаў МОПР. Ліквідаваць запазычанасьць па членскім узносам, і шляхам збору сродкаў аказаць матар'яльную дапамогу палітвязьням і ўзмацніць інтэрнацыянальна-выхаваўчую працу.

Вочы рабочых усяго сьвету накіраваны на вас“

знаходзіўшагася ў Віцебску члена амэ- ыскай кампартыі—негра т. Жака Робертса)

Дарагія таварышы!

дома, што Амэрыка перажы- бокі эканамічны крызіс. Ка- знаходзіцца ў стадыі разла- , ня бачачы другога выхаду, е наступ на рабочую клясу зьніжэньня зарплаты, павя- норм выпрацоўкі, выкач- ямі патоў з рабочага. Гэта сьліўцаў, а для астатніх— рўе. Беспрацоўныя выступа зунгамі: «Работы, альбо да Мы ня просім ласкі—дай работы, альбо хлеба». У ад- эта буржуазія выклікае палі ыштоўвае больш сьвядомых , саджае ў турмы па лож інавачваньнях, караюць на чным крэсьле бяз суду. На еньні рабочых буржуазія ад- новай хваляй тэрору і дэ Асабліва гэта ўдарае па

эрыцы звычайнае зьявішча: нэгра, абвінаваціць яго ў будзь і тут жа на месцы па- аліць газай і спаліць. здарылася нядаўна ў штаце , дзе натоўп схапіў нэгра, го газай і спаліў. Другога ў Паўднёвай Амэрыцы абвіна- ў згвалтаваньні белай жанчы- ліцыя добра ведала, што ён ваты, але, ня гледзячы на го завёрлі ў турму і ночы , уварваўшыся ў турму, узя- а і тут жа на месцы прыва- каню і пагналі каня рысьсю, йшы нэгра валачыцца па зям отым яго сваліі на вогнішчы. Усё гэта яшчэ нічога перад справай аб 9 нэграх хлопчы штаце Скотсбора, якія, пакі свой горад Алабаму, паехалі ь працы і за адсутнасьцю ў ехалі таварным цягнікам. озе двое з іх, якія знаходзілі другім вагоне, пасварыліся з белымі, якіх нэгры зьбілі. дпомсьціць, белыя заявілі па- што нэгры згвалтавалі двух белых жанчын, ехаўшых у той жа час у вагоне. Нэгры былі прысуджаны да сьмертнай кары на электрычным крэсьле, і толькі дзякуючы магутнай хвалі пратэсту працоўных усяго сьвету, удалося дабіцца новага перагляду гэтай справы.

У Чыкага нядаўна высялілі 72-гадкую жанчыну за тое, што яна ня мела грошай для ўплаты гаспадару за займаемы невялічкі пакойчык. Савет беспрацоўных усяліў яе назад, але ж гаспадар выклікаў паліцыю, якая забіла 3-х нэграў, што выклікала дэманстрацыю 60 тысяч.

У Харлан (штат Кентукі) бастуюць вуглякопы, якім урэзалі і бяз таго малую зарплату. Замест 70—90 сэнтаў зараз плоцяць 30 сэнтаў за тону здабываемага вуглю. Тое ж самае і ў Пэнсільваніі, Пітсбурзе, Заходняй Віргініі і іншых гарадох.

Амэрыка пад прыкрыцьцем фальшывых размоў аб разбраеньні—узбройваецца. Міліярды доляраў пушчаны на пабудову і пашырэньне марскога і паветранага флёту, новых машын для зьнішчэньня чалавецтва і г. д. Усё гэта рыхтуецца для нападу на Савецкі Саюз.

Рабочая кляса Амэрыкі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі змагаецца за недапушчэньне вайны супроць СССР. **Вочы рабочых усяго сьвету накіраваны на вас.** Яшчэ некалькі год і вы абгоніце ў тэхніка-эканамічных адносінах «цывілізаваную» Амэрыку.

У заключэньне скажу, што МОПР у ва ўсіх капіталістычных краінах працуе ў вельмі цяжкіх умовах, мала сродкаў для дапамогі зьняволеным таварышам.

Вы, уступаючы ў члены МОПР, тым самым дапамагаеце зарубежным братом змагацца за сусьветную рэспубліку саветаў.

Няхай жыве Камінтэрн!

Няхай жыве Савецкі Саюз—бацькаўшчына працоўных усяго сьвету!

Жак Робертс.

Поўнасьцю ўступаем у шэрагі МОПР

Рабочыя і служачыя ВКЗДП т-ва, заслухаўшы інфармацыю аб крывавым фашысцкім тэроры ў Заходняй Беларусі і Польшчы, пастанавілі: усім уступіць ў члены МОПР, зараз-жа ліквідаваць запазычанасьць па членскім узносам і адлічыць 1 проц. ад месячнага заробку ў фонд дапамогі барацьбітом рэвалюцыі і іх сем'ям.

Выклікаем рабочых рачнога флёту

Рабочыя карч. крану № 25 пратэстуюць супроць зьдзекаў над палітзьняволенымі, знаходзячыліся ў турмах панскай Польшчы.

У адказ на белы тэрор адказваем узмацненьнем тэмпаў у выкананьні транфінпляну, яшчэ больш згуртуемся вакол камуністычнае партыі, усёй камандай уступаем у члены МОПР і адлічваем 1 процант ад месячнага заробку на дапамогу палітзьняволеным Заходняй Беларусі і Польшчы.

Уключаемся ў брыгаду імя МОПР і выклікаем усе карч. краны Днепра Дзьвінскага рачнога флёту.

Спыніць зьдзекі над палітзьняволенымі

Агульны сход з групкому саюзу працасьветы з абурэньнем пратэстуе супроць зьверскага крывавага рэжыму і фашысцкага тэрору ў Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне.

Патрабуем заразжа спыніць крывавыя зьдзекі над працоўнымі і палітзьняволенымі, якія кінуты ў казэматы панскай Польшчы.

Патрабуем аслабаненьня 10 тысяч палітвязьняў, кінутых фашызмам за барацьбу супроць фашысцкага ўраду і голаду—у панскія катоўні-астрогі.

Бярэм на сябе абавязак разгарнуць масавую працу па збору сродкаў у фонд зімовай дапамогі палітзьняволеным і пабудовы дому для іх дзяцей.

Прэч рукі ад барацьбітоў за справу сусьветнай пралетарскай рэвалюцыі!

Няхай жыве кампартыя Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны!

МОПР-праца заглохла

У той час, калі ад усіх прадпрыемстваў гораду нясуцца хвалі пратэстаў супроць зьдзекаў над палітзьняволенымі ў фашысцкай Польшчы, грамадзкія арганізацыі ЦРК не знайшлі патрэбным арганізаваць мітынгі і пратэсты сярод рабочых і служачых ЦРК і, наогул, не разгарнулі ніякай інтэрнацыянальна-выхаваўчай работы.

Праца ячэйкі МОПР за апошні час зусім заняпала. Ні парткалектыў, ні мясцком ніякіх мер да ажыўленьня працы ня прымаюць.

Трэба ГК МОПР зьвярнуць увагу на ячэйку ЦРК і наладзіць працу апошняй.

Куфлеўскі.

РАДЫЁ павінна працаваць ТЭМПАМІ ПЯЦІГОДКІ

Аб двухдэкадніку дапамогі радыё

Пастанова сакратарыяту ЦК КП(б)Б

1. Лічыць неабходным уключыцца ва Ўсесаюзны 2-дэкаднік дапамогі радыё з 10 па 30 верасьня 1931 г.

2. Асноўнымі задачамі 2-дэкадніка павінны зьяўляцца: рэканструкцыя радыёвяшчаньня ў адпаведнасьці з задачамі сацыялістычнага будаўніцтва, выкананьне пляну радыёфікацыі, разгортваньне грамадзкасьці вакол радыё (ТПР, прафсаюзы, каапэрацыя), тэхнічная прапаганда па радыё.

3. Для кіраўніцтва 2-дэкаднікам скласьці штаб у складзе т. т.: Чарнушэвіча (старшыня), Дубіна, Клімковіча (ЦСПСБ), Белашэўскага (Агітмас ЦК), Жалезьнякова (ТПР), Лебедзева (радыёгазэта), Шукевіча-Трэцякова, -прадстаўнікоў асоавіякэму, ЦК ЛКСМБ і рэдакцый газэт: «Звязда», «Рабочий», «Калгасьнік Беларусі», «Акцябр» і «Чырвоная Зьмена».

4. Прапанаваць РК КП(б)Б стварыць адпаведныя камісіі ў раёнах і прыняць усе захады для належнага правядзеньня 2-дэкадніка.

5. Прапанаваць цэнтральнаму і раённаму друку шырока папулярызаваць 2-дэкаднік і ўключыцца ў барацьбу за выкананьне пляну радыёфікацыі і рэканструкцыі радыёвяшчаньня.

Устанавіць радыёкропку

Пралетарская Слабада зьяўляецца буйнейшым пралетарскім асяродкам Віцебску. Зразумела, што рабочыя пасьля працоўнага дню жадаюць культурна правесьці свой адпачынак, паслухаць радыё, але ў сучасны момант яны пазбаўлены гэтай магчымасьці, бо адсутнічае радыёкропка.

Гэта ненармальнае зьявішча павінна быць зараз-жа ліквідавана. Насельніцтва Пралетарскай слабады павінна мець магчымасьць карыстацца радыёўстаноўкамі.

П. Н.

КСМ на дапамогу радыё

МАСКВА. ЦК УсеЛКСМ прапанаваў усім арганізацыям УсеЛКСМ безадкладна ўключыцца ў двухдэкаднік агляду і дапамогі радыё.

Мясцовым камітэтам КСМ прапанавана вылучыць з актыву брыгады для ўдзелу ў правядзеньні агляду.

Ажыцьцявім рашэньні канфэрэнцыі па якасьці

ШВЭЙНІКІ АБВЯСЬЦІЛІ ВАЙНУ БРАКУ,

А ВАТНЫ ЦЭХ ФАБРЫКІ „ПРАФІНТЭРН“ І ЗАКРОЙНАЯ „СЬЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ“ ПА РАНЕЙШАМУ ДАЮЦЬ ПАЎФАБРЫКАТ ДРЭННАЙ ЯКАСЬЦІ

На канфэрэнцыі па якасьці

«Якасьць будзе палепшана»—заявілі швэйнікі на сваёй канфэрэнцыі

9 верасьня адбылася першая канфэрэнцыя па якасьці прадпрыемстваў швэйнай прамысловасьці, якая павінна была наметіць шлях, па якому швэйныя фабрыкі выйшлі без ганебнага прарыву ў галіне якасьці прадукцыі.

Якасьць прадукцыі, вырабляемай швэйнымі фабрыкамі «Сьцяг індустрыялізацыі» і «Прафінтэрн», не задавальняе рабочага і калгаснага спажыўца. Рабочы і калгасьнік мае ўсе правы патрабаваць, каб яму далі добраякасную вопратку і швэйнікі павінны гэта зрабіць.

Канфэрэнцыя заслухала даклад дырэктараў фабрык «Сьцяг індустрыялізацыі» і «Прафінтэрн» аб выкананьні праграмы па якасных паказальніках.

Тав. Драгілеў («Сьцяг індустрыялізацыі») адзначыў, што якасьць прадукцыі за апошні час пагоршылася, процант браку па фабрыцы дасягае 4,1 проц., **замест 0,3 па пляну.** На фабрыцы адсутнічае вучот працы. Вакол тых, хто робіць брак, не ствараецца грамадзкая думка. **На пераробкі было адпушчана 6 тысяч руб., а выдаткована 16 тысяч.** Па пляну павінна быць 40 кантралёраў і прыёмшчыкаў, а маецца 66. Тав. Драгілеў завастрыў увагу канфэрэнцыі на тое, што прадукцыя фабрыкі «Сьцяг індустрыялізацыі» ідзе на забесьпячаньне рабочых новых пабудоў, на хлебанарыхтоўкі ў Данбас і г. д. Пераробкі і брак затрымліваюць своечасовае забесьпячэньне гэтых важнейшых вучасткаў сацыялістычнага будаўніцтва.

На якасьці таксама адбіваецца павялічэньне тэкстыльнага браку і недахоп тэхнічнага абсталяваньня.

Тав. Каган («Прафінтэрн») адзначыў, што на павялічэньне браку адбіваецца тое, што Белшвэйаб'яднаньне вельмі часта мяняе асартымэнт. Тав. Каган прыводзіць абураючыя прыклады папсаваньня асобных апэрацый: ушыўка рукава ў шыю і наадварот і г. д.

Адміністрацыйна-тэхнічны пэрсанал не маблізаваны на выкананьне якасных паказальнікаў прамфінпляну. Маюцца інструктары не кваліфікаваныя, якія замест таго, каб вучыць рабочых, вучацца ад іх. Неабходна зьвярнуць увагу на падрыхтоўку кадраў адміністрацыйна-тэхнічнага пэрсаналу.

Па дакладах разгарнуліся спрэчкі, у якіх адзначалі, што інструктары у пагоні за колькасьцю не зварочваюць увагі на якасьць. Інструктары сталі канвэерамі ў цэху і на якасьць зусім не зварочваюць увагі. Частыя выпадкі, калі паліто альбо касьцюм даходзіць да прыёмшчыкаў і кантралёраў у няскончаным выглядзе.

Кантралёры не адчуваюць адказнасьці за сваю працу. На ф-цы вялікая колькасьць новых рабочых, але іх не навучаюць, у выніку чаго яны робяць шмат браку.

У час заключэньня калдагавору былі агавораны пункты, патрабуючыя ад рабочых выкананьня якасных паказальнікаў прамфінпляну, але ніхто не сачыць за выкананьнем іх. Ня толькі інструктары і кантралёры, нават загадчыкі цэхаў не зварочваюць увагі на якасьць прадукцыі. Загадчык палітовага цэху тав. Асіноўскі, якому ўказалі на замену колераў, заявіў: «гэта ня важна».

Праца 8-й, 10-й і 6-й істужак ф-кі «Сьцяг індустрыялізацыі» сьведчыць аб тым, што плян па якасных паказальніках рэальны.

Стары касьцяк рабочых павінен узяць на буксір новых рабочых.

Вялікі процант браку падае на закройны цэх ф-кі «Сьцяг індустрыялізацыі».

Канфэрэнцыя прыняла шэраг канкрэтных пастаноў, якія намячаюць пералом у выкананьні якасных паказальнікаў.

Выкананьне прынятых рашэньняў дасьць магчымасьць забясьпечыць рабочага і калгаснага спажыўца добраякаснай вопраткай.

Брыгада: Ліпнік,
Зэліксон, Абезгауз, Пэсін.

Штодзённа ўпарта змагацца за добраякасную прадукцыю

З пастановы першай агульна-гарадзкой канфэрэнцыі швэйнікаў па якасьці прадукцыі

Канфэрэнцыя рашуча ставіць пытаньне перад партыйнымі, камсамольскімі, прафсаюзнымі і адміністрацыйна-тэхнічнымі работнікамі, каб на падставе шырока разгорнутага сацспаборніцтва і ўдарніцтва ўзмацніць барацьбу за якасьць на ўсіх вучастках работы.

Лічыць, што адказнасьць за дрэнную якасьць прадукцыі павінны несьці адміністрацыйна-тэхнічны пэрсанал і кожны рабочы паасобку. Для гэтага стварыць умовы, пры якіх у цэху, істужцы, вучастку адчувалася б адзінаначальле, каб за папсаваную прадукцыю, акрамя судовай, была ўстаноўлена і матар'яльная адказнасьць.

У мэтах выяўленьня асоб, вінаватых у папсаваньні прадукцыі, устанавіць на фабрыцы такі парадак вучоту браку пераробак і наогул недобраякасна выкананых апэрацый, пры якіх магчыма было адразу-ж выяўляць вінаватых, а гэта значыць—зьнішчыць абязьлічку.

Канфэрэнцыя зварочваецца да рабочых і адміністрацыйна-тэхнічнага пэрсаналу друкарні «Камінтэрн» аказваць швэйным фабрыкам дапамогу ў друкаваньні матар'ялаў, ад якіх залежыць зьнішчэньне абязьлічкі.

У мэтах барацьбы за лепшую якасьць прадукцыі адміністрацыйна-тэхнічнаму і прафсаюзнаму кіраўніцтву фабрык на працягу месячнага тэрміну ўстанавіць вядучыя прафэсіі, ад якіх залежыць галоўным чынам якасьць прадукцыі, каб зьнішчыць ўраўнілаўку і каб галоўныя апэрацыі лепш аплачваліся.

Прапанаваць дырэкцыі фабрык узмацніць кантрольны апарат, папоўніўшы яго найбольш кваліфікаванымі рабочымі. Адначасова прафарганізацыям разгарнуць шырокую кампанію па самакантролю рабочых з такім разрахункам, каб дрэнна выкананая апэрацыя ня прымалася наступным рабочым, для далейшага праходжаньня па істужцы. Інструктар, які стаіць на другім вучастку, не павінен прымаць палуфабрыкат з дрэннай апэрацыяй першага вучастку.

Абавязаць дырэкцыю фабрык устанавіць стандарт для кожнай паасобнай апэрацыі, даводзячы да ведама рабочага апошні.

Даручыць дырэкцыі фабрыкі рацыяналізатарскую работу накіраваць у бок палепшаньня якасьці прадукцыі, уцягваючы ў гэтую справу рабочых шляхам арганізацыі рацыяналізатарскіх гурткоў. Разгарнуць шырокую растлумачальную працу вакол пазыкі рабочых прапаноў. Бюро рацыяналізацыі неадкладна разглядзець рабочыя прапановы па палепшаньню якасьці і зараз-жа іх ажывіць.

Завесьці сталы вучот ударнікаў, якія выконваюць і перавыконваюць праграмнае заданьне па якасным паказальнікам, а таксама тых, хто робіць брак. Такія зьвесткі павінны складацца штомесячна, пры чым ударнікаў, якія выконваюць і перавыконваюць заданьне, прэміяваць.

Абвясьціць па фабрыках конкурс на лепшы вучастак і групу ў барацьбе за якасьць прадукцыі.

У мэтах павышэньня кваліфікацыі і ўдасканаленьня стварыць пры фабрыках гурткі для навучаньня рабочых усяму тэхналёгічнаму працэсу, вылучыўшы кіраўнікамі гурткоў найбольш кваліфікаваных інструктароў.

Паставіць пытаньне перад ЦП саюзу швэйнікаў аб тэрміновым пераглядзе тарыфнага справачніка.

Гаспадарнікам устанавіць сталыя нормы выдаткаваньня фарнітуры.

Канфэрэнцыя зварочваецца да Дзяржшвэймашыны і рабочых Падольскага мэханічнага заводу, па бальшавіцку наставіць справу вырабу ўнівэрсальных швэйных машын 31-й клясы, а таксама спэцыяльных машын і запасных частак для іх.

Адзначаючы, што ў апошні час процант браку па віне тэкстыльнай прамысловасьці значна павысіўся: агульнае пагоршаньне якасьці, пратокі, разнаколер і г. д., што адбіваецца на пагаршэньні якасьці выпускаемай швэйнымі фабрыкамі прадукцыі, **канфэрэнцыя зварочваецца з прызывам да рабочых тэкстыльшчыкаў зьнішчыць ганебнае зьявішча—брак.** Адначасова даручыць дырэкцыі фабрыкі ўзмацніць бракераж тэкстыльнай сыравіны па фабрыцы і прыняць меры да тэкстыльных прадпрыемстваў, для прад'яўленьня ім іскаў за дрэнную якасьць прадукцыі.

ФЗМК зараз-жа арганізаваць тройкі па цэхах, якім прасачыць за сваечасовым выкананьнем пастаноў па пытаньню якасьці прадукцыі, прынятых вытворчымі нарадамі.

Лічыць неабходным праз 3 месяцы склікаць другую канфэрэнцыю па якасьці для праверкі выкананьня дадзеных дырэктыў.

Ватны цэх тармозіць работу

7 верасьня на фабрыцы «Прафінтэрн» адбылася шырокая вытворчая нарада разам з рабкорамі па пытаньні якасьці прадукцыі.

На нарадзе адзначылі, што фабрыка, дабіўшыся значных посьпехаў ў справе перавыкананьня прамфінпляну па колькасных паказальніках, па якасных адстае. Ватны цэх па старому галоўны віноўнік браку. Закройная „Сьцяг індустрыялізацыі“ часта дасылае недобраякасны палуфабрыкат. У саміх жа цэхах фабрыкі нават самыя не складаныя апэрацыі выконваюцца дрэнна. Інструктары і кантралёры не сачаць за якасьцю работы. Не адстаюць ад іх часткі рабочых, якія шкоднікі адносяцца да сваіх апэрацый.

Бываюць нават такія выпадкі, калі ня толькі швэйнік, але любы мог бы зразумець, што так нельга рабіць. Так быў выпадак, калі каўнер ушылі ў пройму, а вешалку з надворнага боку каўнера.

Выступаўшыя ў спрэчках адзначалі канкрэтных віноўнікаў браку. У пастанове нарада вызначыла шэраг практычных мерапрыемстваў, якія павінны зрабіць рашучы пералом у выкананьні якасных паказальнікаў пляну. Выступаўшыя заявілі, што ганебнае пляма—брак будзе зьнішчана. Кожны рабочы паасобку будзе змагацца за тое, каб стаць у шэрагі першых па выкананьні ня толькі якасных, але і колькасных паказальнікаў.

М. У.

Сыгналы друку не пачуты

Слова за РСІ і пракуратурай

За апошні час якасьць прадукцыі швэйнага волату «Сьцяг індустрыялізацыі» значна пагоршылася. 10-га верасьня ва ўцюжным цэху была выкрыта значная частка бракаваных брук і пінжакоў.

На ўцюжку з пашывачных цэхоў прысылаюць пінжакі бяз пецель, бяз гузікаў і г. д.

Бручны цэх прысылае для ўцюжкі брукі без абшлагоў. Адна галёша 44-га разьмеру, а другая 54-га Пашывачныя цэхі не адчуваюць ніякай адказнасьці за выпускаемую імі прадукцыю. У выніку ва ўцюжцы ствараюцца горы папсаваных вырабаў. Дырэкцыя не прымае супроць гэтага ніякіх мер, а наадварот дырэктар фабрыкі таварыш Драгілеў крычыць на загадчыка ўцюжным цэхам таварыша Пэйсаковіча, што ён прыдзіраецца, што калі т. Пэйсаховіч быў загадчыкам пінжачнага цэха, ён таксама выпускаў дрэнную якасьць. Гэта яшчэ раз сьведчыць аб тым, што дырэкцыя на чале з таварышам Драгілевым не надаюць належнай сур'ёзнасьці пытаньню палепшаньня якасьці прадукцыі.

Становішча выкананьня якасных паказчыкаў на фабрыцы «Сьцяг індустрыялізацыі» пагражаючае. Неаднаразова па гэтаму пытаньню сыгналізавалі «Віцебскі Пралетары» і шматтыражка «Сьцяг індустрыялізацыі», але да гэтага часу належныя меры ня прыняты.

Пытаньнем аб становішчы якасьці прадукцыі павінны заняцца РСІ і пракуратура і прыцягнуць да адказнасьці тых, хто перашкаджае палепшаньню якасьці.

Ліпнік, Зэліксон.

Па Савецкаму Саюзу

НОВЫЯ ПЕРАМОГІ 3-га РАШАЮЧАГА

Пусьціць да 1-га студзеня 1932 году максымальную колькасьць новых прадпрыемстваў

МАСКВА. ВСНГ СССР прыняў пастанову, у якой усім аб'яднаньням прамысловасьці і будаўніцтва прапанавана прыняць усе меры для максымальнага пуску новых прадпрыемстваў у 1931 годзе.

Для гэтага павінна быць праведзена пераразьмеркаваньне крэдытаў, будаўнічых матар'ялаў, абсталяваньня і г. д., з такім разьлікам, каб паскорыць пуск тых прадпрыемстваў, пабудова якіх хутка заканчваецца. З гэтага часу ўдарнымі пабудовамі ў гэтым годзе будуць лічыцца за асобнымі выключэньнямі толькі тыя пабудовы, якія павінны і могуць быць скончаны не пазьней 1 студзеня 1932 году.

Уся рабочая грамадзкасьць павінна быць мабілізавана на паскораньне работ на такіх блізкіх да скканчэньня пабудовах. Тут павінны быць створаны спэцыяльныя пускавыя групы і фарсыраваныя работы па падрыхтоўцы кадраў для прадпрыемстваў.

Завод электравозаў у Башкірыі

У гэтым годзе пачынаецца пабудова жыльля для рабочых і падрыхтоўчыя работы. Канчаткова зацьверджана пляцоўка для будаўніцтва заводу электравозаў. Завод электравозаў будзе будавацца на трасе электрычнай дарогі Уфа—Магнітагорск, каля рэкі Інзэр.

У раёне пляцоўкі выяўлены залежы гаручага сланца. Каля самай пляцоўкі шмат каменьня, гліны і г. д. Каштоўнасьць заводу 60 млн рублёў. Завод будзе пушчаны ў пачатку 1932 году. Будаўніцтва будзе весьціся ў 2 чаргі. Падрыхтоўчыя работы да будаўніцтва пачнуцца ў бягучым годзе. Да будаўніцтва заводу будзе прыступлена ў сакавіку 1932 году.

Гэроі працы—гэроі калектыву

ЗАПАРОЖЖА. На заводзе „Камунар“, выпускаючым у камбайны, у дзень атрыманьня пастановы ўраду аб узнагародзе 11 рабочых заводу ордэнам Леніна, ва ўсіх цэхах прайшлі з вялікім уздымам сходы.

Арганізуюцца новыя ўдарныя брыгады. Узнагароджаныя ордэнам Леніна таварышы на агульна-завадзкім мітынгу заявілі, што яны лічуць сваю ўзнагароду—узнагародай усяго калектыву і прыложаць усе стараньні, каб прывесьці ўвесь завод да ордэну Леніна.

Украіна ліквідуе чаргі ў прадуктовых магазынах

ХАРКАЎ. На Ўкраіне зараз вядзецца рашучая барацьба з чаргамі ў хлебных і прадуктовых магазынах.

У Рыкаўскім раёне (Данбас) удалося ліквідаваць чаргі шляхам павялічэньня колькасьці разьмеркавальнікаў. Рабочым, пражываючым на вёсцы, хлеб падвозяць.

У Кадыеўскім раёне, каб ліквідаваць чаргі, хлеб выдаецца з 5-ці гадзін раніцы да 1 й гадзіны ночы. Гандаль хлебам і гароднінай вытвараецца ва ўсіх магазынах і ларках. Адказнасьць за барацьбу з чаргамі ўскладзена на сэкратароў партячэек.

У Кіеве хлебны трэст павялічыў сваю крамную сетку на 20 адзінак. Уведзена дастаўка хлеба на дом. Каб зьнішчыць чаргі за газай, павялічаны транспарт і колькасьць лавак, гандлюючых газай.

СІЛЫ ГРАМАДЗКАСЬЦІ НА ШТУРМ БЕЗДАРОЖЖА

Месячнік штурму дарожнага будаўніцтва

Пастанова ЦК КП(б)Б

1. Абвясьціць з 15 верасьня па 15 кастрычніка месячнік штурму дарожнага будаўніцтва, прыцягнуўшы да актыўнага ўдзелу ў праведзеньні месячніка шырокія колы пралетарскай грамадзкасьці і працоўных вёскі.

2. У якасьці асноўнай задачы месячніка паставіць ліквідацыю прарываў у дарожна будаўнічай праграме гэтага году, умацненьне работ па будаўніцтве і паляпшэньне дарог мясцовага значэньня ў парадку ажыцьцяўленьня закону аб працоўнай дарожнай павіннасьці.

3. ГК і РК КП(б)Б узяць пад сваё кіраўніцтва праведзеньне месячніка, мабілізуючы прафэсыянальныя, камсамольскія і грамадзкія арганізацыі для вэрбоўкі рабочых і арганізацыі масавых суботнікаў па ліквідацыі прарываў на дарожным будаўніцтве, вывазцы каменьню, рассыпцы шчэбню і інш. будаўнічых работ.

Гэты месячнік ГК і РК павінны выкарыстаць для праверкі і максымальнага разгортваньня дзейнасьці аўтадораўскіх арганізацый у горадзе і на вёсцы.

4. Дабучыць галоўдартрансу, ЦК аўтадору БССР, ЦСПСБ, ЦК ЛКСМБ, Калгасцэнтру і ЦК саюзу дарожна-будаўнічых рабочых і транспартнікаў да 10 верасьня падрыхтаваць пляны і парадак прыцягненьня грамадзкасьці да ўдзелу ў месячніку неадкладна распачаўшы мабілізацыю мас вакол задач месячніка.

Прыклад узорнай працы брыгады 4-га акалодку перанесьці на ўсе вучасткі

На 4-м акалодку вучдору 1-я ўдарная брыгада, працуючая на камнядрабілцы, павінна была, згодна пляну, выпрабляць па 35 кубамэтраў у дзень. Гэта брыгада, яшчэ ня будучы ўдарнай, кожны дзень выраблала па 50—55 кубамэтраў. Абвясьціўшы сябе ўдарнай і заключыўшы сацумову, яна пачала выпрабляць кожны дзень па 60—65 кубамэтраў. Зараз гэта брыгада, заканчваючы працу на 4 м акалодку самаабавязалася пераехаць на 5-ы акалодак. За ўдарную працу гэта брыгада адміністрацыяй прэміявана, як адна з лепшых.

Гэтай-жа брыгадай былі выкліканы на сацспаборніцтва рабочыя камнядрабілкі 10 акалодку, якія да гэтага часу выпрабляюць у дзень па 15—20 кубамэтраў, але рабочыя 10 акалодку выклік рабочых—ударнікаў не прынялі.

Прыклад лепшых ударных брыгад павінен быць перанесен на ўсе брыгады. Брыгада 10 га акалодку таксама не павінна плесьціся ў хвасьце.

Зіхерман.

Забясьпечыць нармальныя ўмовы вытворчай практыкі ў дарбудвучы

Вучні, праходзячыя практыку ў майстэрні дарбудвучу, амаль нічога ня робяць. Інструктары ня цікавяцца працай вучняў; інструктар Казлоў на працы бывае рэдка.

Да прыёму новых вучняў майстэрня і клясы не прыстасаваны. Варштаты не ўстанаўліваюцца. Начальнік школы Брухвоў у майстэрні бывае рэдка.

Гэтыя адносіны інструктароў да працы недапусьцімы. Неабходна наладзіць працу ў майстэрні і школе такім чынам, каб яны працавалі ўдарнымі тэмпамі, бо пры такой пастаноўцы працы, якая існуе зараз, вучні, скончыўшы дарбудвуч, кваліфікацыі мець ня будуць.

Вучань.

Фарсіраваць будаўніцтва мастоў, выканаць у тэрмін пляновыя наметкі

(На 1-й усебеларускай канфэрэнцыі мостабудаўнікоў)

24-га жніўня ў клюбе пабудовы Дзьвінскога мосту адбылася 1-ая ўсебеларуская канфэрэнцыя мостабудаўнікоў. Канфэрэнцыя заслухала даклад кіраўніка маставой групы Белдарбуду тав. Ведзеніктава аб ітогах будаўніцтва мастоў у 1931 г. Рост народнае гаспадаркі Савецкага саюзу зьвязаны з павялічэньнем грузаабароту. Без пабудовы вялікіх мастоў і пракладкі рэйкавых і безрэйкавых шляхоў немагчыма з посьпехам вырашыць пытаньне своечасовай, бесьперабойнай дастаўкі цяжараў сацыялістычнай вёсцы і гораду. Плян мостабудаўніцтва значна недавыканан. Па заданьню трэба было пабудаваць драўляных мастоў 10,8 клм., пабудавана толькі 3,26 клм. Недахоп рабочае сілы і матар'ялаў адбіўся на ходзе будаўніцтва. З патрэбнай колькасьці цесьляроў у 3244 чал., працуе — 1322. Лесаматар'ялу замест патрэбных па пляну 87 тысяч кубамэтраў дастаўлена 58800 кубамэтраў. З патрэбных 483 тон жалеза атрымана 270 тон. З вялікіх мастоў адзін у хуткім часе будзе скончаны.

Выступаўшыя ў спрэчках 12 дэлегатаў адзначылі, што кіруючыя органы Белдарбуду, Галоўдартрансу, Цутранс недастаткова аказвалі практычнай дапамогі, каб фарсіраваць тэмпы будаўніцтва. Белдарбуд несвоечасова забясьпечваў нізавыя пабудовы чарцяжамі і будаўнічымі матар'яламі. Нізавыя прафсаюзныя арганізацыі не паставілі на належную вышыню культабслугоўваньне рабочых. Сацспаборніцтва і ўдарніцтва не зьявіліся яшчэ асноўнымі мэтадамі работы.

Ударныя брыгады **Красьнікава, Бруміна, Гумілава,** працуючыя на пабудове Дзьвінскога мосту, рапартавалі канфэрэнцыі аб сваіх дасягненьнях.

15 рабочых-ударнікаў і 6 інжынэраў і тэхнікаў падалі заявы аб уступленьні ў шэрагі бальшавіцкай партыі; сярод іх кесонны майстра **Растоўцаў**—лепшы ўдарнік, які, ня гледзячы на свой узрост (68 г.) па-бальшавіцку змагаецца за тэмпы работы. Ён працуе ўжо на 32 мосьце, мае 40-гадовы вытворчы стаж.

Канфэрэнцыя прайшла з вялікім энтузыязмам. Фарсіраваць будаўніцтва мастоў, выканаць у тэрмін пляновыя наметкі—пастанавіла канфэрэнцыя.

Шмально.

ЗА РУБЯЖ

Цьвёрдалобыя апладыруюць Сноўдэну

Бюджэт рабаваньня працоўных мас п

ЛЁНДАН. Палата абшчын (ангельскі парлямант) прыняла прадыктаваны банкірамі законапраэкт аб мерах дзяржаўнай эканоміі.

Дэфіцыт у бюджэце пакрываецца, галоўным чынам, за лік новых падаткаў і зьніжэньня зарплаты і дапамог. Кансэрватары наладзілі міністру фінансаў, гэтаму бліжэйшаму супрацоўніку Макданальда, бурную авацыю. Законапраэкт Сноўдэна прадугледжвае зьніжэньне на 10 проц. дапамогі беспрацоўным, што дасьць звыш 200 млн. рублёў. Адначасова павялічваюцца ўзносы ў фонд сацстраху, які

складаецца з адліч
бочых. Будзе паніж
300 тысяч дзяржаў
чых. Будуць значна
выдаткі на народн
ахову здароўя і г.
новы прыбытковы
вялічваюцца падат
меты шырокага
піва, тытун і газу.
Калі Сноўдэн за
праграму рабаваньн
лейбарыстых пачул
крыкі. Гэтым і а
апазіцыя лейбарыст
праэкт Сноўдэна бі
палатай абшчын на
ласаваньня.

Сялянская бедната Румыніі ас джана на холад і голад

ВЕНА. З прычыны цяжкога становішча сялянства значна паменшылася паступленьне падаткаў ад разоронных сялян. Урад выжымае падаткі без усялякай літасьці. Ва многіх раёнах пры зборы падаткаў ужо не абмяжоўваюцца канфіскацыяй ураджаю і жывёлы, а пачынаюць таксама «канфіскоўваць» дзьверы і вокны сялянскіх хат, каб «вымаразіць» сялян з сем'ямі з хат у час надыходзячых халадоў.

Па зьвестках з Вэнгрыі ў вёсках Сабольцінскага павету

узьнікла эпідэмія жв
добнага тыфусу. У
што эпідэмія зьяв
кам голаду.
Як паведамляюць
са сельска гаспадарч
ужо на працягу меся
юцца толькі адкід
разбураная вясков
пануе вялікае абурэн
Накіраваная сялян
гацыя да ўраду атр
што, выходзячы з эка
маральных абставін, н
мога ім ня можа
на.

Міжнародная хроніка

ГЕЛЬСІНГФОРС. Па зьвестках газэты «Фінскі сацыял-дэмакрат» у Фінляндыі зараз налічваецца 300 тысяч беспрацоўных, што складае 60 проц. усіх рабочых Фінляндыі, альбо 10 проц. усяго насельніцтва краіны.

ПАРЫЖ. У Ганоі
суд прыгаварыў 90
нэраў да турэмнага з
ня і катаржных работ
ад 10 да 20 год.

Рабочыя фабрыкі імя Лекерта ... раны злачыннымі адносінамі а ... страцыі сталоўкі

Пастанова ЦК УсеКП(б) аб мерах палепшаньня грамадзкага харчаваньня не знайшла свайго практычнага пераламленьня на фабрыцы імя Лекерта.

Якасьць абедаў з кожным днём так «паляпшаецца», што рабочыя, заплаціўшы грошы, з абурэньнем пакідаюць сталовую, ня еўшы.

Па віне загадчыка сталоўкі і повара штодзённа псуюцца добраякасныя прадукты, а рабочым

падаюць розную брыд
Нядаўна на абед бы
ны твораг, на столькі
што яго немагчыма б
Такія факты не
амаль штодзённа.
Рабочыя абураны т
носінамі ЗРК абутніка
вы грамадзкага харч
патрабуюць прыцягн
суровай адказнасьці а
цыі сталоўкі.

Бе

Не дапускаць непатрэбныя выдаткі

ПРЫ НОВЫМ БУДАЎНІЦТВЕ

Пабудову клюбу швэйнікаў перанесьці на больш прыстасаванае месца

Прыцягнуць да адказнасьці вінаватых у брыдкай страце грошай

Яшчэ ў 1929 годзе гарсавет вынес славутую пастанову ва што-б то ні стала ўпрыгожыць плошчу, што знаходзіцца паміж Ленінскай і Валадарскай вуліцамі—вялізным будынкам—клюбам для швэйнікаў, ня гледзячы на тое, што плошча ўласьцівасьцямі сваёй паверхні высоўвала перашкоды.

Плошча мае сваю гісторыю, аб якой даведаўся праараб Мядунецкі з апавяданьняў старажылаў.

Вось, што піша Мядунецкі ў сваёй дакладной пісульцы ў выніку сабраных ім зьвестак:

«На месцы Смаленскай плошчы, Гразвай і Бальнічнай вуліц калісьці было возера, а на тым месцы, дзе зараз мяркуецца будаваць клюб, быў бераг возера і стаяла халупа. Аднойчы возера прарвала бераг і злучылася з Дзьвіной. Пасьля гэтага на Смаленскай плошчы доўга яшчэ стаяла балота. Але паступова возера зарастала, пачалі зьяўляцца лёгкія будынкі, зьявіўся рынак».

Гэтыя зьвесткі паслужылі прычынай для дэталёвага вывучэньня глебы з мэтай высьвятленьня мэтазгоднасьці пабудовы на гэтай тэрыторыі масыўнага будынку і праведзеныя буравыя досьледы на глыбіні 11—12 мэтраў паказалі, што гэтая глеба насычана вадою—на глыбіні паўтара мэтры выступае вада. Аб гэтым быў паведамлены гарсавет, але што значаць довады, калі ёсьць упартае жаданьне прыбраць плошчу абавязкова будынкам клюбу і гарсавет згадзіўся адпусьціць дадаткова **80 тыс. руб.** на ўмацаваньне падмурку.

Праэкты пабудовы самога будынку некалькі разоў мяняліся, бо цяжка было падабраць праэкт падмурку, які б мог адпавядаць умовам мясцовасьці і, урэшце, камісія спэцыялістых застанавілася на пабудове падмурку на апускных калодзежах.

Разгарнулася падрыхтоўчая работа. Былі зьнесены 8 жылых дамоў, складачныя сараі, месца было абнесена высокім плотам, куды завозіўся пясок, цэгла, каменьні і іншыя будаўнічыя матарыялы.

На працягу двух год для віцеблян гэты плот быў загадкай, шырокая грамадзкасьць ня ведала, што за гэтым плотам робіцца, а там у гэты час праводзілася дрэніроўка вучастку, паводле загаду галоўнага інжынэра **Шведэра**, якая потым была прызнана непатрэбнай. Вытваралася перакладка гарадзкой каналізацыі, што праходзіць па гэтым вучастку—і тут ужо высьвятлілася, якую ўпартую барацьбу прыходзіцца весьці з напіраючай зьнізу вадой: замест капаньня лапатай прыходзілася вытвараць вычэрпваньне гліны, бузы і вады.

Прараб Мядунецкі ў сваёй дакладной пісульцы піша: **«Я прыходжу ў жах, калі пачынаю думаць аб гэтай пабудове і больш чым упэўнены, што адпушчаных дадаткова 80 тыс. руб. будзе далёка недастаткова.** Трэба мець напагатове некалькі цэнтрабежных насосаў для адкачкі вады, бо напор вады будзе моцны, трэба мець увесь неабходны матарыял для падмурку, каб пасьля адкачкі вады безадкладна пачаць бурыць падмурак, бо прыдзецца весьці самую лютую барацьбу з вадою. Таксама трэба паклапаціцца загадзя і аб рабсіле.

Пабудова падмурку на такой значнай глыбіне будзе зьвязана з вялікімі выдаткамі па тэхніцы небясьпецы, а пры недахопе матарыялаў нельга ручацца, што ўсё пойдзе добра, бо пры рабоце пад зямлёй на 8,5 мэтраў глыбіні ўсяго можна чакаць, могуць быць споўзьні ці зрухі глебы, могуць быць падземныя крыніцы і іншыя перашкоды для работы. Яшчэ трэба мець на ўвазе, што па будаваны на такой глебе будынак, якія-б ня былі зроблены адводы вады, заўсёды будзе сыры. Таксама трэба мець на ўвазе, што пры розных умовах грунту, пры розных спосабах пабудовы падмурку і пры рознай вышыні паасобных частак будынку ад аднаго да сямі паверхаў, няўхільна нераўнамерная асадка, пачнуць зьяўляцца шчыліны ў сьценах і перамычках. Цяжка ўсё прадугледзіць, што можа здарыцца на такой пабудове».

Гэтыя радкі з дакладной пісулькі прараба Мядунецкага гавораць аб **нерацыянальнасьці і нават злачыннасьці будаваць вялізны будынак на гэтай мясцовасьці якая пры меншай затраце сродкаў можа быць упрыгожана добрым скверам, карысным для ўсёй грамадзкасьці!**

Рабочая грамадзкасьць павінна выказацца на старонках друку па закранутым пытаньні, дзе лепш усяго можа быць пабудаваны клюб швэйнікаў, ці зьяўляецца неабходным у мэтах упрыгожаньня плошчы заганяць вялікія сумы грошай у бяздоньне, ці лепш зрабіць, як сказана вышэй, добры сквер для адпачынку працоўных.

Жыцэльвейф.

Зацьвердзілі, не паглядзеўшы

Для пабудовы вузлавой фабрыкі-кухні 6 ты эксплёатацыйны вучастак МББ чыгункі адвёў па вуліцы Чычэрына вучастак зямлі, на якім трэба зьнесьці 7 зусім новых дамоў і высяліць 30 сямей рабочых. Гарсавет, ня высьветліўшы ў чым справа, праэкт зацьвердзіў.

Камісія, вылучаная дэпутацкай групай ст. Віцебск, знайшла, што месца, прадастаўленае для пабудовы фабрыкі кухні, зусім не адпавядае свайму прызначэньню. Побач знаходзіцца пусты вучастак зямлі, які можна скарыстаць для гэтай мэты. Каб прымусіць жыхароў выйсьці з займаемых імі дамоў, будаўнікі сталоўкі ўжо пачалі капаць катлаваны. Толькі своечасовае ўмяшацельства камісіі дэпутацкай групы у якую ўваходзілі прадстаўнікі ІТР і райпрафсачу ст. Віцебск, не дало выкінуць на паветра 50—60 тысяч рублёў, якія былі-б выдаткаваны на знос дамоў і аплату перасяліўшымся жыхарам.

Што глядзеў гарсавет, калі зацьвярджаў гэты галавацяпскі праэкт?

Паседжаньне бюро скаргаў у заразнай бальніцы

Сёньня, а 7 гадз. увечары, адбудзецца выязное паседжаньне бюро скаргаў РСІ, у памяшканьні клюбу заразнай бальніцы па Скотапрагоннай вуліцы д. № 6, з наступнай абвесткай дню:

1. Справа заразнай бальніцы (дакл. т. Блюмкін).

Выклікаюцца: заг. бальніцы, заг. гаспадаркай, сястра-гаспадыня, старэйшы ўрач, кладаўшчыкі, старшыня МК, прадстаўнік здраўаддзелу гарсавету, старшыня гарпраўленьня саюзу мэдсанпрацы.

Работнікі, вольныя ад працы бальніцы.

Запрашаюцца—рабочыя прадпрыемстваў гораду, якім прыходзілася знаходзіцца на лячэньні ў заразнай бальніцы, вольныя ад вячэрняй зьмены.

Засядацелямі на гэта паседжаньне вылучаны: ад ф-кі «Лекерта»—т. Чыжэўскі і ад шчотачнай ф-кі—т. Пахомаў.

Таксама запрашаюцца: члены бюро скаргаў, дабраахвотнікі, дэлегаткі жанаддзелу і «ЛК».

Сёньня, 13 га верасьня, а 7 гадзіне увеч., у Доме працасьветы,

агульны сход асьветнікаў

па пытаньням прапрацоўкі пастановы ЦК УсеКП(б).

Яўка асьветнікаў абавязкова.

Гарпраўленьне пр-ц сьветы.

Нарада культурна-масовых сэктараў ка... ваў і ячэек КП(б)Б, культмасовых работнік... комаў і ўсіх устаноў, клюбных работ...

16 га верасьня, а 6-й гадз. увечары, у клюбе гаркому па
масавы аддзел гаркому, сумесна з гарпрафсаветам, склікае на
культмасавых сэктараў калектываў ячэек КП(б)Б, культмасавы
каў фабкомаў і ўсіх устаноў, клюбных работнікаў.

На абвестцы дню: Даклады аб становішчы агітмасава
(«Чырвоны мэталіст», «Сьцяг індустрыялізацыі», ф-ка Лекерта
Аб становішчы і разгортваньні рабочага шэфства над к
Сэкратарам ячэек і ФЗМК забясьпечыць яўку культма
тыву.

— У панядзелак, 14 га верасьня, а 6 й гадз. увечары,
проме гаркому КП(б)Б адбудзецца нарада сэкратароў партка
старшынь ФЗМК наступных прадпрыемстваў: «Прафінтэрн
індустрыялізацыі», Лекерта, шчацінкай, «Чырвонага мэталіста»
най, «Прагрэс», скурзавода, лесзавода № 13, мэблёвай, сам
і ЦРК.

Яўка абавязкова.

— Віцебская гарКК—РСІ, сумесна з гарпрафсаветам, склікае агульнагарадзкую нараду сацсаўмясьціцелей 14-га верасьня, а 7 гадз. увеч., у памяшканьні клюбу гаркому КП(б)Б (Замкавая 26).

ФЗМК павінны забясьпечыць своечасовую яўку ўсіх сацсумясьціцелей.

— Сёньня, а 7-й гадзіне, увечары, у гаркоме КСМ склікаецца нарада **ўсіх агітпропаў ячэек КСМ, адказных за камсамольскія старонкі ў шматтыражках, уваўнаважаных па друку і юнкораў.**

Яўка абавязкава. **ГК КСМ.**

— Сёньня, а 7-й гадзіне ўвечары, у гаркоме КСМ склікаецца **нарада ўсіх сэкратароў калектываў і ячэек КСМ і эканомработнікаў** па пытаньні апрацоўкі сацумовы з Заходняй вобласьцю.

Дом камасьвет

Сёньня (пазьм
6 гадз. увечары і 11 гадз
адбудуцца сэмінары для
коў ніжэйшага зьвяна
веты.

14-га верасьня (пазьм
6 гадз. увечары і 11 гад
цы для сярэдняга зьвяна
ніх саўпартшкол).

Яўка прапагандыстых
кова).

— Сёньня, а 5 га
у памяшканьні Белдзяржтэ
будзецца арганізацыйны с
пацаўшых заявы ў сымфан
кестр пры віцебскім Белтр

ГК

Час. вык. аб. рэдактара Р. Фалкі

Белдзяржтэатр

Пачатак а 8½ г. увеч. Білеты прадаюцца ў касе тэатру. Прымаюцца заяўкі на цэлевыя спэктаклі і пакупка калектыўных білетаў у канторы тэатру.

Дзяржаўны яўрэйскі тэатр БССР

Мастацкі кіраўнік, заслужоны артысты рэспублікі М. Ф. Рафальскі

Сёньня, 13 га верасьня, адчынены спэктакль

СТАЛЬ

(ПАЭМА АБ ТАПАРЫ)

п'еса ў 3-х дзеях

ГАРТЭАТР (Канатная вуліца).

ГАСТРОЛІ РАСІЙСКАЙ ОПЭРЫ пад кіраўніцтв. **Я. Е. Воўнава.**

Сёньня, у нядзелю, 13-га верасьня,

ФАУСТ (З ВАЛЬПУРГІЕВАЙ НАЧЫ).

у 4 дзеях, 6 малюнках, муз. Гуно.

Пач. а 8½ гадз. Білеты ў касе тэатру з 12—2 і з 5—10 г.

КІНО-ТЭАТР ДОМ САНАСЬВЕТЫ (Замкавая вуліца).

Толькі 1 дзень—сеньня, 13-га верасьня,

2 карціны ў адзін сэанс:

1) **ОВАД** 2) Замеж. кам. з уда. Чарлі Чапліна **Ноч выпадковасьцей**

Пачатак а 6 гадз. 30 хв.

Белдзяржкіно

МАСТАЦКІ Пачатак 1-га сэансу а 7 г.

ПЕРАКОП драма ў 7 частках.

СПАРТАК Пач. 1-га сэансу а 7 гадз.

З 11-га верасьня лепшы фільм **ЦЕНІ БЕЛЬВЕДЗРА** У гал. рол.: Галім Танкус і Ганчароў.

У віду рамонту „Пралеткіно“ зачынен

Пашыраны пленум гаркому МОПР

Сёньня, 13-га верасьня, а 7 гадз. увеч., у Палацы працы (пакой № 25), адбудзецца **пашыраны пленум гаркому МОПР.** На парадку дню стаяць вельмі важныя пытаньні: зімовая кампанія, ліквідацыя запазычанасьці па сяброўскім узносам, будуць заслуханы даклады з месц і інш.

На пленум павінны зьявіцца без спазьненьня ўсе члены гаркому МОПР, старшыні, сакратары і зборшчыкі, старшыні рэўкамісій гарадзкіх і вясковых ячэек МОПР.

Яўка абавязкова.

Гарком МОПР.

1295—3—3

У сувязі з ліквідацыяй будвучасткаў, базай МАСЧЫГШЛЯХБУДУ **ПРАДАЮЦЦА РОЗНЫЯ БУДАЎНІЧЫЯ МАТАР'ЯЛЫ І ГАСПАДАРЧЫЯ ПРЫЛАДЫ: віцялі паравыя розных разьмераў, лапаты жалезныя, сьпіцы драўляныя калёсныя, калодкі рубанкавыя і інш.**

За даведкамі зьвяртацца: зав. Хайкіна, 6, тэлефон № 81.

МАСЧЫГШЛЯХБУД.

1310—3—1

Даводзіцца да ведама насельніцтва Віцебскага раёну, што з 15-га гэтага верасьня **будзе падана электраэнэргія напружанасьцю 6.600 вольт.**

Лінія электраперадачы праходзіць: **праз Падбярэзьзе—Асіпаўка, Вярхоўе—Колас, цагельны завод № 3 прамтрэсту—Ніштыпы—Андронавічы, Ніштыпы—Прудзішча—Тулава.**

Лазіць на слупы гэтых ліній, датрагівацца да слупаў і к правадам **небясьпечна для жыцьця.**

САЮЗСЕЛЬЭЛЕКТРА.

1306—3—1

Ogloszenie

Uwadze robotników i mlodziezy polskiej m Witebska.

Przyjmuje sie zapisy do polskiej wieczorowej szkoly dla doroslych przy tekstylnym kombinacie.

Przyimuje sie rowniez zapisy do szkoly malopismienych oraz punktu likwidacji niepismienosci.

Podania nalezy skladać do siedmiolatki polskiej—Wogzalowa 39, oraz do kancelarji kombinatu Ul. Tolstoja 3.

1273—3—2

Лесзавод № 3 Віцпрамтрэсту

даводзіць да ведама дзяржаўных устаноў г. Віцебску, якія маюць нарады на атрыманьне дошак з лесзаводу № 3, што ім належыць прыслаць сваіх прадстаўнікоў для дамаўленьня аб часе водпуску дошак, маючы на ўвазе, што на выдачу піламатар'ялаў з заводу ўстанаўліваецца чарга дзеля ўстаноў-пакупнікоў, бо завод кожны дзень ня мае тый колькасьці пілапрадукцыі, якая патрэбна для водпуску ўстановам г. Віцебску.

Установы, ня прыслаўшыя сваіх прадстаўнікоў, будуць атрымліваць піламатар'ялы ў апошнюю чаргу.

Заводакіраўніцтва.

1307—2—1

Згубленую пя
Віцебскай матар
базы Масчыгшл
лічыць несапраў
130

Згублены і ўкра
ніжэйпаказаныя
манты, якія лі
несапраўдны

Па гораду

Аб згубл. асабова
пасьведчаньня Ф.
Гапеевка
Мэтрыка К. С. Аўс
кіна
Асабовае пасьв
чаньне І. В. Калінін
Даведка аб рэгістр
цыі Я. Г. Садоўскаг
Пэнсыённая кніжка
Барысенка Г. П.
Інвалідная пенсіёна
кніжка Лебедзева С.
Разьліковы лісток
Лебедзева С. І.